

Аб гэтым ішла размова 16 чэрвеня ў час сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі з кіраўнікамі беларуска-германскага савета эканамічнага супрацоўніцтва.

Удзел у перагаворах прынялі дзяржаўны сакратар Федэральнага міністэрства эканомікі і тэхналогій ФРГ, старшыня германскай часткі беларуска-германскага савета эканамічнага супрацоўніцтва Бернд Пфафенбах, старшыня Усходняга камітэта германскай эканомікі Клаўс Мангольд.

Прэзідэнт падзякаваў германскаму боку за тое, што «праз дзесятак гадоў аднаўляецца работа беларуска-германскага савета эканамічнага супрацоўніцтва». «Мы даўно супрацоўнічаем з Германіяй, і ў нас добры гандаль. Нас прывабліваюць новыя тэхналогіі, якія распрацоўваюцца ў Германіі. Маючы стабільную і прадказальную эканоміку, стабільнасць у дзяржаве, Беларусь можа быць добрым партнёрам для Германіі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Ён падкрэсліў: «Мы заўсёды будзем вітаць германскі бізнес і забяспечым надзейнасць інвестыцый».

Прэзідэнт заявіў аб гатоўнасці разгледзець любую прапанову германскага боку па супрацоўніцтве.

Бернд Пфафенбах у сваю чаргу адзначыў, што германскі бізнесмены гатовы не толькі гандляваць з Беларуссю, але таксама інвеставаць у эканоміку. Паводле яго слоў, праведзенае пасяджэнне беларуска-германскага савета эканамічнага супрацоўніцтва прадэманстравала агульнае разуменне многіх праблем і вялікі прагрэс у развіцці двухбаковых адносін.

«Мы і ў мінулыя, больш цяжка, часі разумеці сваю ролю як моста паміж Беларуссю і Еўрасаюзам», — падкрэсліў германскі гасць. Ён адзначыў, што Германія вітае захады, зброеныя Беларуссю па лібералізацыі эканомікі. «Калі будуць створаны нармальныя рамачныя ўмовы, а ў нас якраз ёсць адчуванне, што Беларусь да гэтага імкнецца, мы сапраўды можам прыйсці да рэалізацыі важных канкрэтных праектаў», — сказаў Бернд Пфафенбах. На яго думку, нягледзячы на высокі ўзровень беларуска-германскага тавараабароту, у гэтым напрамку яшчэ ёсць вялікі нявыкарыстаны патэнцыял.

У знешнім гандлі Беларусі ФРГ устойліва займае адно з вядучых месцаў сярод краін па-за СНД па аб'ёме тавараабароту (у 2008 годзе — другое). Апошнія гады адзначалася дынамічнае развіццё ўзаемага гандлю. Тавараабарот па выніках 2008 года павялічыўся ў параўнанні з 2007 годам на 24,2 працэнта і склаў \$3,6 млрд.

**У Беларусі для армянскіх
бізнэсменаў будуць створаны
самыя спрыяльныя ўмовы**

Аб гэтым заявіў 16 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавых колаў Арменіі.

Аляксандр Лукашэнка, наведваючы ў сакавіку 2009 года з рабочым візітам Арменію, прапанаваў армянскім дзелавым колам рэалізаваць інвестыцыйныя і іншыя праекты ў Беларусі. Для аздзялення з магчымасцямі інвеставання ў Мінск прыбылі старшыня канцэрна «Мульты Груп» Гагік Царукян і генеральны дырэктар ТАА «Ардым-пекс» Роберт Танаан.

У размове з гасцямі Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што «за 2-3 гады мы ў 10 разоў павялічылі аб'ём узаемага гандлю з Арменіяй, краінай, якая практычна аказалася «забар'ятай». «Мы знайшлі шляхі ўзаемных паставак тавараў на рынкі дзвюх краін, нарадзіўся гандаль. Значыць, у нас ёсць добрыя магчымасці», — сказаў Прэзідэнт. «Я буду вітаць актыўнае бізнэсменаў з Арменіі. Армянскія і сербскія прадпрыемствы да нас будуць прыярытэтам — такое рашэнне я прыняў у пачатку года. Мы створым усе ўмовы для работы ў Беларусі, асабліва тым, хто будзе інвеставаць сюды сродкі».

«Арменія перажывае не лепшыя часы, ні на Усход, ні на Захад выхаду практычна няма, таму выхад армянскіх прадпрыемстваў у Еўропу — гэта станоўчы факт». Прэзідэнт у размове з бізнэсменамі прапанаваў Гагіку Царукяну па магчымасці садзейнічаць армянам, якія жадаюць ажыццявіць свой бізнес у Беларусі. «Мы маглі б стаць своеасаблівымі каардынатарам для армянскіх прадпрыемстваў у Беларусі», — лівчыў кіраўнік дзяржавы.

Прадстаўнікі дзелавых колаў Арменіі падкрэслілі, што зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Беларуссю. Бізнэсмены хочучы вывучыць пытанне аб тым, на якіх напрамках Беларусі і Арменія могуць эфектыўна супрацоўнічаць ва ўмовах сусветнага фінансаво-эканамічнага крызісу.

Прас-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

**ДЗЯРЖСАКРАТАРЫЯТУ САВЕТА БЯСПЕКІ
ДАРУЧАНА СПРАГНАЗАВАЦЬ МАГЧЫМЫЯ
АКЦЫІ ПА ПРЫЧЫНЕННІ ЭКАНАМІЧНАГА
УРОНУ БЕЛАРУСІ**

Аб гэтым учора ў інтэр'ю журналістам заявіў начальнік юрыдычнага ўпраўлення Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі Беларусі Андрэй Швед.

«У сувязі з недружалюбнымі дзеяннямі з боку Расіі, што прадаўжаюцца невыкананнем службовымі асобамі дзяржаўных органаў Расіі ўзятых на сябе Расійй міжнародным абавязаннямі, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь даручана Дзяржаўнаму сакратарыяту Савета Бяспекі прыняць неабходныя меры па прагназаванні магчымых далейшых акцыяў, накіраваных на прычыненне эканамічнага ўрон у нашай краіне, і забяспячэнні нацыянальнай бяспекі Беларусі», — сказаў ён.

Паводле слоў Андрэя Шведа, у сувязі з гэтым рыхтуецца план сумесных мерапрыемстваў органаў забяспячэння нацыянальнай бяспекі краіны і іншых дзяржаўных органаў па прагназаванні сітуацыі ў забяспячэнні эканамічнай бяспекі рэспублікі і прыняцці адэкватных мераў. «Пры гэтым намі ўлічваецца непрадказальнасць, а ў некаторых выпадках і неадэкватнасць дзеянняў і рашэнняў некаторых дзяржаўных органаў Расіі», — падкрэсліў начальнік юрыдычнага ўпраўлення Дзяржсакратарыята Савета Бяспекі.

Акрамя таго, агучаныя апошнімі днямі безадказныя заявы ананімных крыніц у Адміністрацыі Прэзідэнта Расіі «мы расцэнваем як замах на суверэннае права нашага народа самастойна, шляхам адкрытых, сменных і дэмакратычных выбараў выбіраць кіраўніцтва краіны», сказаў Андрэй Швед.

БЕЛТА.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

17 ЧЭРВЕНА 2009 г.
СЕРАДА
№ 110
(26468)

Кошт 600 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІЎНА 1917 г.

**«ПА ТЭЛЕВІЗАРЫ КАЖУЦЬ,
ШТО АД ВАШАГА МАЛАКА
СТАЦЬ МОЖНА!..»**

Карэспандэнты «Звязды» ўчора з торбай малочных прадуктаў паехалі ўсталёўваць мір у Смаленск

У разгар так званай «малочнай вайны» мы вырашылі на свае вочы спраўдзіць, ці на самай справе расійнам настолькі непатрэбны беларускі тваражок і кефірчык. Дзеля гэтага карэспандэнты Глеба ЛАБАДЗЕНКА і Яўген ВАЛОШЫН набылі ў звычайнай мінскай краме цэлую клятчастую «чаюночную» торбу малочных прадуктаў, пераклафікавалі ў дробныя прадпрыемствы і павезлі прадаваць прадукты ў Смаленск — найбліжэйшы буйны ад мяжы горад. Цікаваці дала яшчэ і інфармацыя пра малочныя «кантибеларускія» рэйдзі па смаленскіх крамах мясцовага Распажыўнагляду. Падчас налітэа на крамы беларускае малако імгненна здымалася з прылаўкаў, а прадаўцы, якія парушалі забарону, атрымлівалі штраф...

«За беларускае малако мянты ўпяваюць вам штраф 50 баксаў!»

...Прадавачкі мінскай крамы проста адурэлі, калі пачылі маштабы нашай закупкі. Два звычайныя з выгляду хлопцы набылі 10 літраў малака, 2 літры кефіру, шэсць вялікіх упакоўкаў смятанкі, туніз брыкейку тварагу і зверху два кавалкі сыру.

— Кальцыю, хлопцы, ў арганізме не хапае?! — гульня падміргнула нам маладая касірка.

Агулам нашай малочнай ракі і тваражы берагоў набралася на 50 тысяч рублёў. Кайток да Смаленска — і міратворцы з торбай малака высядзваліся на расійскай тэрыторыі.

— Хлопцы, памажыце торбу да аўтавакзала данесці, — просіць жанчына ў цяжкім, — а я вам па 30 рублёў на півда дам і дарогу на рынак пакажу!

Высвятляецца, што Ганна Івануна — наша зямлячка з Брэста. А ў Расію прывезла прадаць беларускі трыкатаж. Даве вялізныя торбы, некалькі дзён паходзіць па арганізацыях (жыве тым часам у сяброўкі) — і 200 далаўраў навару забяспечаныя.

Ля вакзала стаіць дзядок з бабуляй.

— Бярэць беларускае малачко, кефірчык, смятанку! — прапануем мы.

— А рабынка няма? Мы чакаем з Оршы электрычкі, каб рабынка ўзяць. А малако вы пад рынак станыце прадаць.

Каля рынку прадавачка панчох папярэджвае нас:

— Толькі асцярожна, у нас беларускія прадукты забаранілі прадаваць, мянты могуць вам упяць паўтары тысячы штрафаў (каля 135 тысяч беларускіх)!

Мы вырашаме не нарывацца, становячыся на смя вятрах, а пайсці па самім рынку, прапаноўваць прадавачкам і пакупніцам. Сумка на плячо — і...

«Каму беларускае малачко, тваражок, смятанку!..»

Гандаль ідзе праз пень-калоду. — Не, мы беларускае малачко будзем! — дае нам ад варот паварот прадавачка джынсаў. — У вас малако з парашку робяць, стандартам не адпавядае,

тлущы штучныя!.. Цяпер мы сваё бяром!..

Першыя дзесць хвілін так і было — мы ўжо зусім замуціліся, збіраючыся заліць сваё гора малаком... І тут:

— Оля, глядзі, хлопцы смятаны беларускі прывесілі! Даве возьмем, у краме ж ужо каторы дзень няма!

Гандаль крапеца з мёртвага пункта. Сыходзіць упакоўка смятаны і два пакеты малака. Торба лягчэе, настрой падываецца! Ідзем па палатках. Жанчына забірае кавалак сыру, другая — тры пакці тварагу, мужык бярэ кефірчык «да батона».

— Дарагі, хадзі да нас! Даве міянецца! — кліча нас прадавачка чыганскай знешнасці. Мы, настроеныя на міжнацыянальны дыялог, моцна не адмаўляемся.

— Глядзі, штаны, якраз на црбе! — пачынае хваліць тавар Саміра.

— Каштуюць 350 рублёў. Даве ты мне 150 рублёў грашыма, а астатняе сваім малачком-кефірчыкам.

Праз шціну карэспандэнт Лабадзена хвіліну ў лёгніх штанах, якія на нашы грошы каштуюць 31 тысячу, а карэспандэнт Валашын красуюцца ў мадыяцкіх шортах за 18 тысяч з трыма зорачкамі на кожнай кішэні.

— Як у лейтэнанта!.. — паварочваецца перад лютэркам Яўген.

Штаны, апроч 150 рублёў, завыхлі на тры пакці тварагу, дзве ўпакоўкі смятаны і кавалак сыру. За шорты да сумы грошай дадаўся пачак малака і пачак кефіру.

— Ну, цяпер будз здарова, як карова! — смяецца Саміра.

— Дзеўкі, добрае малако, бярэце — не падманваюць хлопцы!..

У гэтую хвіліну нам здалос, што нам выдалі ліцэнзію Распажыўна-



12 гадзін раніцы, вакзал у Смаленску, цэлая торба малочных прадуктаў.

пачынаецца распродаж. Гаворка пра малочныя баронаў з Беларусі імклава расцякаецца па кірмашы, і над нашай торбай збіраецца кансіліум прадавачак.

— Зараз праверым, ці не аферысты! — заўзята кажа адна з жанчын і на нашых вачах ускрывае пакчак малака. Мы заміраем. А раптам не спадбаецца?!

— Дзеўкі, добрае малако, бярэце — не падманваюць хлопцы!..

Аднак на другім канцы кірмашу мы спаткалі сапраўднае «малочную» апазіцыю.

— Хлопцы, ідзіце, бо міліцыю выклічу! — накінула на нас прадавачка ў акуларах непадалёк ад увахода. — Вашае малако якасці ніжэйшай за плінтус — я ўчора па тэлевізары перадачу глядзела. Нашы санітарныя ўрачы літаральна загадалі нам яго не піць, піць сваё, мясцовае. Кажуць, ад вашага малака казляняткам стаць можна! Так што нясіце адсюль свае тваражы!

— А я брала і буду браць! — нібыта на злосьце ёй сказала суседка. — Дайце мне тваражку, даўно запяканку не рабіла!..

У нас заставалася два пакці малака, і мы вырашылі зрабіць падарунак бабুলі, якая прадавала паветраныя шарыкі. Эксперымент атрымаўся.

«Скончачы чыноўнікі «выпендыраваца» — і будзе зноў у нас вашае малако»

— Пальч, бізнэсменамі станем! — заўсміхаўся карэспандэнт Валашын.

— У наступныя тры бяром каліску, — ужо пачу будаваць бізнэс-план карэспандэнт Лабадзена.

У нататніку, які ператварыўся ў Кнігу прапаноўваў, было пазначана: у наступны раз браць больш смятаны па 20% і 25% (15%-я вельмі вадка, бярэць дрэнна).

(Працяг на 5-й стар.)

Праз паўгадзіны. Самая нечаканая прапанова бартэру: малако мы абмянялі на штаны і шорты!



Штаны, дарэчы, былі такім ж добрым, як беларускі тваражок

Нам таксама падалося, што малочная вайна адбываецца не ў крамах і не на кірмашах, а ў галовах чыноўнікаў. Звычайны чалавек галасуе страўнікам і кашальком. Тыя адмоўныя словы, якія мы пачулі ў адрас беларускага малака, былі яўна навязаны афіцыйнай прапагандай. І калі прапаганда кваліфікаваная, ёй падаецца з кожным днём усё больш людзей. Такая вось вайна — звычайнае смачнае беларускае малачко і смятанка супраць агромністай машыны эканамічных і палітычных разборак.

Маці сямярых дзяцей Кацярына ІВАНАЎСКАС:

**«АБЕД ВАРЫМ ДЗЕСЯЦІЛІТРОВЫМІ
КАСТРУЛЯМІ»**

Жыхарка Пружанай Кацярына ІВАНАЎСКАС не проста маці-геранія. Нараджала яна выключна дзяўчатак. А цяпер з раніцы да ночы гатуе, прыбірае і мые блізуна з траіх звычайных мам. Кацярына расказала «Звяздзе» пра тое, як яна адважылася на свой жаночы подзвіг, колькі кілаграмаў ежы яна гатуе штодня і наколькі цяжка выжыць шматдзетнай сям'і, калі чыноўнікі, на яе погляд, недастаткова звяртаюць на яе ўвагі.

Не кожны жыхар Пружанай ведае, дзе жыве гэта ўнікальная сям'я. Іванаўскасы пераехалі ў Пружаны толькі чатыры гады таму.

Нарэшце нас скіравалі да шэрага аднапавярховага дома насураца аўтобуснай станцыі. У вузкім і дагледжаным двары, завешаным памяты вяртаткай, чысцілі бульбу тры маленькія дзяўчынкі. З хаты, дзе кіпелі каструлі, круцілася пральная машына і мылася падлога, выглянула мама Кацярына. Гісторыя гэтай шматдзетнай сям'і здзіўляе б любога нават самага спакушнянага пісьменніка.

Дзеля сям'і сышла з інстытута

— З Сяргеем мы ажаніліся адзінаццаць гадоў таму. Хаты нашых бабুল стаяў праз плот у вёсцы Аранчыцы Пружанскага раёна. Тады не ўяўляла, што сям'я наша

стане такой вялікай. Я вучылася ў Брэсцкім політэхнічным інстытуте на інжынера-будаўніка. Калі на радзіліся дзеці, узяла акадэмічны водпуск, і пасля гэтага на вучобу ўжо не вярнулася. Дзеткі сталі сэнсам майго жыцця.

Муж Сяргей працуе маляром — фарбуе машыны. Як растлумачыла Кацярына, прозвішча Іванаўскасы перадалося сямі ад мужавага дзеда-літоўца. А самі яны ўсе — «каранныя беларусы».

— Муж працуе ўвесь час, дома бывае мала, — працягвае Кацярына. — Тата наш дзетак вельмі любіць. Я на тры гады старэйшая за Сяргея, у нас ніколі не было сур'ёзных канфліктаў, як у некаторых, што да боек даходзіць.

Са здзіўленнем глядзім на жаночыя батальёны маленькіх Іванаўскасаў. Час падыходзіў да абеду. Старэйшыя дзяўчаты чысцілі бульбу,



ФОТАБЕЛТА.

малодшыя калупаліся ў пісочніцы. Такіх воль арыганальны дзіцячы садок. А побач сабачка, клеткі з курчарынямі, пасівелі амаль рунячыя куры.

Нарэшце Кацярына пазнаёміла нас з дачушкямі:

— Першыя нарадзіліся Яўгенія і Валерыя. У жніўні ім будзе дзесць гадоў. Мы былі ўпэўненыя, што

на свет з'явіцца хлопцы, збіраліся даць імёны Жынька і Валерка. А як нарадзіліся дзючаты, імёны мяняць не сталі. Потым нарадзілася Яраслава — самая шустрая і дзелавае, ёй восьем. Потым Ліза і Насця. А ў 2007 годзе — Варвара і Вяліета.

Дзючынкі павялі нас у хату да сцяны з фотаздымкамі ў зале.

Васмігадовае Яраслава яшчэ раз, ужо па фотаздымках, пазнаёміла нас з сястрычкамі.

— А васьмі гады тата, а гэта наша маці-геранія, — скончыла Яраслава экскурсію.

Хоць, прызначна, вывучыць імёны ўсіх дачок геранійнай сям'і адразу ў нас не атрымаўся.

(Працяг на 6-й стар.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
25 июня 2009 г.

Фонд «Минскгоримущество» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (Организатор аукциона) проводят повторно открытый аукцион по продаже объекта коммунальной собственности г. Минска

1	Наименование объекта	Административное изолированное помещение с инвентарным номером 500/D – 7117271
2	Местонахождение объекта	Проспект Пушкина, 81, пом. 2Н
3	Общая площадь (кв.м)	1469,4, в том числе подвал – 538 кв.м
4	Начальная цена продажи (руб.)	3 855 000 000
5	Сумма задатка (руб.)	385 500 000
6	Сроки оплаты объекта	Оплата за объект производится в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
7	Характеристика строения	Стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, крыша – мягкая рулонная, полы – мозаичные, плитка. Сохранить функциональное назначение объекта. В 15-дневный срок со дня подписания договора купли-продажи направить документы для регистрации договора купли-продажи в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». В месячный срок после приемки объекта направить документы в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» для государственной регистрации перехода прав.
8	Условия продажи	Дается Покупателем. Победитель аукциона обязан произвести оплату организатору аукциона за подготовку и проведение аукциона в размере 4 процентов от начальной цены продаваемого объекта и 5 процентов от суммы превышения цены продажи над начальной. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 24 июня 2009 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Телефоны для справок: 227-40-22, 228-48-36. Интернет: www.mgcn.by. Подробная информация о продаже объекта была опубликована в газете «Звязда» № 84 от 12 мая 2009 года.

11. Аукцион состоится **25 июня 2009 года** в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Задаток в сумме 10 % начальной цены и плата за участие в аукционе в размере 4-х базовых величин перечисляются на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583.
Победителем торгов по продаваемому объекту признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем заключается в течение 10-ти рабочих дней с даты проведения аукциона. Оформление акта землепользования производится.

Курсы межбанков валют, установленные НБ РБ с 17.06.2009г. (для бн разлікаў)

▲ 1 доллар США.....	2 849,00
▲ 1 евро.....	3 949,85
▲ 1 латвийский лит.....	5 643,26
▲ 1 литовский лит.....	1 144,77
▲ 1 чешская крона.....	147,25
▲ 1 польский злотый.....	870,85
▲ 1 российский рубль.....	90,97
▲ 1 украинская гривна.....	372,71

Курсы межбанков валют для безвалютных разлікаў

Центрбанк РФ USD.....	31,3185
10 UAH.....	41,0492
1000 BYR.....	11,0121
EUR.....	43,3511

Падпішыцеся на часопіс: «Главыні Бухгалтэр, ГБ» на 2009 год у рэдакцыі па адрасе: вуліца Гродзенская, 10. Тэлефоны: 209-69-01

ААТ «Агентства Уладальніка Гродзенскага УНП 10022497» Ліцэнзія Міністэрства № 0214009172806 выд. 03.05.2004 ад 02.05.2009

СИТУАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНОМІЦЫ Ў МАІ ПАЛЕПШЫЛАСЯ

Аб гэтым паведамліў намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур на беларуска-кітайскім гандлёва-эканамічным форуме. Як адзначыў Андрэй Тур, у студзень-красавіку вынікі знешнеэканамічнага развіцця беларускай эканомікі мелі неадназначны характар і адлюстравалі ўвесь спектр уздзеяння светсвэтага крызісу.

ВВП Беларусі ў студзень-маі павялічыўся на 1,4 працента да ўзроўню таго ж перыяду 2008 года. Знізіліся тэмпы падзення прамысловай вытворчасці, назіраецца дадатная дынаміка ў сферы сельскагаспадарчай вытворчасці. Паводле слоў намесніка міністра, больш за ўсё радзе рост аб'ёму інвестыцый і асноўны капітал, які па выніках студзень-мая вырас на 18,9 працента да ўзроўню таго ж перыяду мінулага года.

Адносна развіцця асноўных галін рэальнага сектара эканомікі Андрэй Тур сказаў, што ва ўмовах сапартнага крызісу больш за ўсё ў Беларусі замадураўлілася прамысловае вытворчасць. Адбылося значнае зніжэнне аб'ёму знешняга гандлю. «Прычынай фарміравання нізкіх параметраў знешнегандлёвай дзейнасці з'яўляецца падзенне попыту на асноўныя віды беларускай экспартнай прадукцыі, у першую чаргу ў Расійскую Федэрацыю», — сказаў Андрэй Тур.

Намеснік міністра падкрэсліў, што за апошнія 10 гадоў беларуская эканоміка дэманстравала добрыя тэмпы росту. ВВП за гэты перыяд вырас практычна ў два разы, аб'ём вытворчасці прадукцыі прамысловасці — у 2,5 раза, розныя грашовыя даходы насельніцтва — у 2,8 раза. Інвестыцыі ў асноўны капітал павялічыліся ў 3 разы, рознічы тавараабарот — у 4 разы.

КВАДРАТНЫ МЕТР У СТАЛІЧНАЙ ТРОХПАКАЁВАЙ КВАТЭРЫ — \$940

З 30 красавіка і да канца кватэра месяца ААТ «МАПІД» праводзіць аўкцыённыя па продажы кватэраў. Зараз сярэдні кошт квадратнага метра ў сталічных аднапакёвай ці двухпакёвай кватэрах вагаецца ад 1100 да 1200 долараў ЗША, — паведамляе вядучы інжынер аддзела інвестыцый ААТ «МАПІД» Таццяна СУПРУН. — Ніжняя планка за метр у трохпакёвай кватэры — 940 долараў. Ёсць верагоднасць, што пашчасціць набыць трохпакёвую кватэру і за 900 долараў за метр. Але яна будзе размяшчацца на першым ці апошнім паверхах. Курс долара змяніўся, і таму ў людзей ствараецца ўражанне, што кошт на кватэры падае. Але калі глядзець у беларускіх рублях, то за апошнія трыццаць месяцаў кошт жытла зменшыўся максімум на 10 %.

— Як будуць паводзіць сябе цэны на жыллё далей? — Рабіць нейкія прагнозы падчас нестабільнага эканамічнай сітуацыі ў свеце я не бярусь, — кажа Таццяна Супрун. — Дарчы, прагнозы экспертаў у апошні час вельмі палірычны: адны кажуць, што кватэры ў Мінску будуць танней, іншыя сцвярджаюць адваротнае. Людзі ж зараз чакаюць зручнага моманту. Толькі тыя, у каго дастаткова шмат грошай, не раздумваючы ўкладваюць іх у нерухомасць. Попыт значна перавышае прапановы, таму нашы кватэры карыстаюцца папулярнасцю. Менш ахвотна купляць кватэры на апошнім паверсе, асцерагаюцца, напэўна, што даж можа працякаць...

Надзея ДРЫЛА.

3 ЛІПЕНЯ БУДУЦЬ ПРАЦАВАЦЬ МЕТАЛАДЭТЭКТАРЫ

Пропуск людзей на ўсе масавыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці, будзе ажыццяўляцца праз стаяцярныя металадэтэктары. Аб гэтым паведамляў журналістам начальнік галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі МУС Беларусі Яўген Полудзень. «Забяспечваць правапарадак мы будзем на вельмі высокім узроўні. На ўсе масавыя мерапрыемствы прапускі рэжым будзе ажыццяўляцца праз стаяцярныя металадэтэктары. Планых, а таксама грамадзян са спіртным і півам прапускаяць не будуць», — сказаў Яўген Полудзень. Пры гэтым ён запэўніў, што міліцыянеры будуць паводзіць сябе культурна і вельмі.

Перад правядзеннем любога масавага мерапрыемства міліцыя ў абавязковым парадку паводзіць рэагнасцыроўку. Супрацоўнікі органаў унутраных спраў абследаюць тэрыторыю, правяраюць яе на наяўнасць небяспечных прадметаў, нямячачы шляхі эвакуацыі. Напрыклад, стадыён перад футбольным матчам абследаецца за суткі. Для гэтага запрашаюцца ўзрватэхнікі, кінолагі, іншыя спецыялісты. Затым міліцыя бярэ аб'ект пад ахову. Апошняя святочная мерапрыемствы паказалі, што грамадзяне спрабуюць прапусціць на іх вялікую колькасць нажоў, бутэлек, іншых забароненых прадметаў, адзначыў Яўген Полудзень. Ён таксама дадаў, што пасля выходу ў Мінск у час святкавання Дня Незалежнасці ў мінуськіх будзе органы ўнутраных спраў закупілі дастатковую колькасць сучасных стаяцярных металадэтэктараў і турнікетаў.

БЕЛТА.

Білеты на Харватыю можна будзе набыць у ліпені

Самыя дарагія білеты на адборачны матч ЧС-2010 па футболе Беларусі — Харваты будзе каштаваць \$650 тыс., паведамліў у прэс-службе асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола». Дацягчыя білеты будуць каштаваць усяго \$3 тыс., а цана астатніх квіткоў складзе ад \$15 тыс. да \$45 тыс., у залежнасці ад сектара. Плануецца, што продаж білетаў у касах сталічнага стадыёна «Дынама» пачнецца ў перыяд з 15 па 20 ліпеня. Частка білетаў будзе рэалізавана ў рэгіёнах краіны. Матч Беларусі — Харваты адбудзецца 12 жніўня на галоўнай спартыўнай арэне краіны, пачатак гульні ў 21.15. Абедае каманды з'яўляюцца прэзідэнтамі на другое месца ў 6-й кваліфікацыйнай групе. Цяпер становішча ў ёй такое: Англія — 21 ачко, Харваты і Украіна — па 11, Беларусь — 9, Казахстан — 3, Андора — 0. Англічане, казахстанцы і андорцы правялі па 7 гульняў, харваты і украінцы згулялі па 6 матчаў, а беларусы правялі 5 сустрэч.

БЕЛТА.

Хозяйственный суд города Минска объявляет о проведении публичных торгов по продаже имущества ООО «Терра Девелопмент»

находящегося по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, 4 этаж.

Лот № 1 — Изопропановое помещение с инвентарным номером 100/D-69179 (помещение супермаркета для детей «Бусики», общей площадью 1022 кв. м, 1975 года постройки (реконструкция 2005 г.), расположенное в г. Бресте по ул. Московской, 202, 4 этаж, окончательной стоимостью с учетом НДС 4 277 827 922 (Четыре миллиарда двести семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать два) белорусских рублях. Шаг торгов — 5 процентов стоимости имущества в размере 213 891 396 рублей. Лицо, желающее принять участие в торгах, обязано, не позднее чем за 24 часа до начала торгов, внести на соответствующий счет хозяйственного суда сумму в размере 10 процентов от стоимости продаваемого лота, подать заявку на участие в торгах и дать подписку о том, что нет препятствий, предусмотренных законодательством, для приобретения имущества.

- ✓ Подробная информация об имуществе размещена на сайте: <http://minsk.court.by/>
- ✓ Торги состоятся 01.07.09 г. в 14.00 по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, 4 этаж.
- ✓ За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю
- ✓ Тел. 294 93 80, факс 294 93 86.

Страховые полисы ЗАСО «Кентавр» по добровольному виду страхования серии КЕН № 0015246, 0015247 (форма 2 РН) считать действительными.

Утеранный филиалом Белгосстраха по г. Мінску бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2 РН, серии БЛ, № 518799 считать недействительным.

Ва Урадзе

Інавацыі: сёлета будзе рэалізавана 207 праектаў

З пачатку рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Беларусі на 2007—2010 гады ў эксплуатацыю ўжо ўведзеныя 474 праекты, што складае больш за палову ад усяй колькасці запланаваных. Пра гэта ўчора на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі, якое прайшло пад старшынствам прэм'ер-міністра Сяргея Сіроўскага, паведаміў старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Уладзімір МАЦЮШКОў.

Сп'яняючыся на асветных выніках рэалізацыі праграмы, Уладзімір Мацюшкоў зазначыў, што ў першым квартале ўведзены ў эксплуатацыю 25 праектаў пры плане 23, за студзень-май — 37 пры плане 32. З пераліку найбольш значных уведзены 1 аб'ект. Узгадваючы пра аб'екты, якія былі ўведзены ў эксплуатацыю ў гэтым годзе, старшыня ДКНТ, у прыватнасці, назваў Жодзінскую ЦЭЦ, Мінскую ЦЭЦ-3, арганізацыю вытворчасці

грузавага аўтамабіля «Радзімі», швейнай вытворчасці выбараў для дзясцей школьнага ўзросту ў ААТ «Славянска». Агульныя інвестыцыйныя затраты на рэалізацыю праектаў у першым квартале склалі каля 1,5 трыльёна рублёў, ці 24 працэнты ад гадавога плана. Пры гэтым было створана і мадэрнізавана 171 рабочае месца, а аб'ём вырабленай інавацыйнай прадукцыі на этапе ўводу ў эксплуатацыю і да этапу выхodu на практычную магнутнасць склаў 356 мільярд рублёў.

Паводле інфармацыі Уладзіміра Мацюшкова, аб'ём фінансавання заданай дзяржаўнай праграмы павялічыўся на 3 трыльёны рублёў і складзе 23 трыльёны. Павелічэнне фінансавання будзе ажыццяўляцца ў асноўным за кошт пазыковых сродкаў арганізацый рэспублікі і некаторага павелічэння долі замежных інвестыцый, з памяншэннем фінансавання з бюджэту.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Як нас дураць

СПІРТ З ФАРБАВАЛЬНІКАМІ ІШОУ ЗА КАНЬЯК

33-гадовы юрыст пад выглядам якаснага спіртнага напою рэалізоўваў у розніцу жыхарам беларускай сталіцы мешаніну са спірту з фарбавальнікамі, якая магла нанесці істотную шкоду спажывіцам фальсіфікату.

Пра тое, што прадукт дзяляка быў небяспечным для аматараў моцных напояў, сведчыць заключэнне Мінскага гарадскога цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Паводле звестак аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, як мяркуюць, юрыст аднаго са сталічных прадпрыемстваў ажыццяўляў даходны бізнэс з верасня мінулага года па чэрвень. Прычым, арганізаваў сваю справу ён без дзяржаўнай рэгістрацыі і ліцэнзіі. Што і казача пра якасць хаджовага тавару: асабліва не мудруючы, хітраў разабляў спірт з фарбавальнікамі, які на «ўра» прадаваўся як каньяк. Падчас правядзення аперацыйна-пошукавых мерапрыемстваў у затрыманых правахожніках юрыста было знойдзена і канфіскавана 445 літраў згаданай вадкасці.

У дачыненні да прадпрымальнай асобы аддзелам папярэдняга расследавання УДФР Камітэта дзяржаўнага кантролю па матэрыялах уварування па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ГУУС Маюскаўскага РУУС завездзена крмымінальная справа. Зараз супрацоўнікі кампетэнтных органаў высвятляюць увесь злачыны ланцужок выбару і рэалізацыі падробкі.

Ігар ГРЫШЫН.

ЛЁС ЦІХАНА І ДЗЕВЯТОЎСКАГА ВЫРАШЫЦА У ЛІПЕНІ

Міжнародны Алімпійскі камітэт даслаў адказ на запыт беларускіх лёгкаатлетаў Івана Ціхана і Івадзіма Дзевятоўскага, паведаміў галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы Анатоль Бадуев. Пакуль што гэты адказ аналізуецца, і спартсмены чакаюць назначэння даты слуханняў у Арбітражным судзе ў Лазане. Хутэй за ўсё, гэта адбудзецца ў сярэдзіне ліпеня.

Як паведаміў кіраўнік рэгіянальнай антыдопінгавай арганізацыі для краін Усходняй Еўропы Мікалай Кручынскі, уся пераліска беларускага боку з прадстаўнікамі Міжнароднага Алімпійскага камітэта і Міжнароднага Арбітражным судом вядзецца праз адвакатаў у Вялікабрытаніі. «Да нас інфармацыя паступае са спазненнем на дзень — са Швейцарыі яна спачатку паступае да адвакатаў у Лондан, а пасля да нас». Анатоль Бадуев паведаміў, што спартсмены зараз падтрымліваюць форму самастойна і каментаваць сітуацыю з імі ён зможа толькі пасля выняснення рашэння Арбітражным судом. Нагадаем, што слуханні ў Арбітражным судзе ў Лазане пераносіліся па прычыне адсутнасці адказу Міжнароднага Алімпійскага камітэта на пытанні спартсменаў па парушэннях працэдур збору допінг-прабаў. Арбітражны суд павінен вынесці канчатковае рашэнне наконт дыскваліфікацыі беларускіх кідалынікаў моладзі, якія на Алімпіядзе ў Пекіне заваявалі сярэбраную і бронзавую ўзнагароды.

Як расказаў Анатоль Бадуев, Федэрацыя лёгкай атлетыкі вядзе актывны барацьбу з допінгам. Допінг-кантроль спартсменамі праходзіць нават на ўнутраных спаборніцтвах. Так, на зімовым чэмпіянаце Беларусі ў атлеты было ўзята 28 прабаў, з іх адна была станоўчай. Спартсмен, а ён выступае ў кароткім бегу з бар'ерамі, прызнаў факт ужывання забароненых прэпаратыў і згодна з рашэннем федэрацыі, дыскваліфікаваны на два гады. Як паведаміў Мікалай Кручынскі, Нацыянальная антыдопінгавая лабараторыя нарэшце пачала працаваць у поўным аб'ёме. Ужо ўзята каля 300 прабаў і станоўчых пакуль не выяўлена. З гэтага года плануецца ўзмацніць кантроль за спартсменамі, якія вядзюцца на міжнародных стартах, заявіў Мікалай Кручынскі.

Зараз нацыянальная зборная па лёгкай атлетыцы рыхтуецца да адкрытага новага, паслялітэйскага сезона. Першыя міжнародныя летнія старты, якія чакаюць беларускіх лёгкаатлетаў, — камандны чэмпіянат Еўропы. Спаборніцтвы праводзіцца ўпершыню і прыйшлі на змяну Кубку Еўропы. Прадстаўнікамі Беларусі на гэтым турніры будуць маладыя спартсмены, якія прэтэндуць на пазедку на Алімпійскіх гульні 2012 года. Перад нашай камандай стаіць задача трапіць у тройку наймагчыцейшых і выйсці з першай лігі ў суперлігу. Знакаміты беларускі лёгкаатлет — а гэта Наталія і Андрэй Міхневічы, Аксана Мянькова, Юлія Несцярачка, Надзея Астапчук, Андрэй Чарубчанка — пакуль трэніруюцца па індывідуальных праграмах і рыхтуюцца да выступлення на чэмпіянате свету, які пройдзе ў жніўні ў Берліне. Анатоль Бадуев паведаміў, што ён задаволены выступленнем гэтых спартсменаў на надзвычайных міжнародных турнірах і пакуль траўмаў і праблем са здароўем у знакамітых беларускіх атлетаў няма.

Алена АУЧЫННІКАВА.

Ане шкоды!

РАКІ НА ВОДЗЕРЫ, АЛЕ ПА 52 500 РУБЛЁў...

Днямі на возеры Ластавіцкае Глыбоцкага раёна за незаконную здабычу ракаў з дапамогай брадніка былі затрыманыя жыхар Полацка і жыхар вёскі Абруб Глыбоцкага раёна. Як паведаміў рэдакцыі начальнік Глыбоцкай мікрарайённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Аляксей ПРАТАС, прычэпці паспелі «парыбачыць» літаральна Хвілін 15 да таго, як незаконныя промысел спынілі інспектары. Праўда, нават і за такі кароткі час браканьерам удалося здабыць 51 асобіну вузкапалага рака, лоўля якую зараз забаронена ў сувязі з нерастам. Аднавядзена штраф за кожную асобіну накладаюцца ў трайным памеры і складзе 52 500 рублёў. Такім чынам, урон, нанесены наваколнаму асяроддзю, склаў 2 млн 715 тысяч рублёў, чаго, дарчы, цалкам дастаткова для ўзбоджэння крмымінальнай справы.

Некалькімі днямі раней работнікамі Глыбоцкай мікрарайённай падчас правядзення прыродаахоўнага рэйду на рацэ Паловіца былі затрыманы жыхар Шаркоўшчынскага раёна, які з дапамогай сеткі здабыў 21 асобіну ліня і 6 залатых карасёў. Урон, нанесены наваколнаму асяроддзю, склаў 55 базавых велічынь. Па матэрыялах праверкі ўзбуджана крмымінальная справа. Адметна тое, што ўзгаданы «рыбалоў» раней на працягу двух гадоў тройчы затрымліваўся інспектарамі за незаконную здабычу рыбы, а ў 2008 годзе быў асуджаны да аднаго года пазбаўлення волі ўмоўна. Аднак урок не пайшоў на карысць.

Сяргей АЛЯКСАНДРАЎ.

МАКАВЫ РЭКОРД

Супрацоўнікі міліцыі з наступленнем лета актыўна знішчаюць каноплі і мак, які растуць не толькі на пустаках але і пры дамах. На участку пенсіонера ў в. Вельнонь брасцкай міліцыянераў знішчылі 10 кг канопляў, а ў 91-гадовай бабулі з гэтай жа вёскі знайшлі пры хакі 12 кг канопляў.

Да гэтага часу ўдалося знішчыць на адным месцы больш за 100 кг наркатычнага зеляня, але сёлета рэкорд пастаўлены ў в. Мала Вулька Пінскага раёна. Там на участку пры пакінутай хаце знішчана 520 кг маку.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

АНІШЧАНКА ПРЫПІНЯЕ ПЕРАМОВЫ З БЕЛАРУССО: НЕ ТЫХ ПРЫСЛАЛІ?

Распажыўнагляд прыпынае перамовы з Беларуссцо аб пастаўках малочнай прадукцыі ў РФ «да ўдакладнення паўнамоцтваў беларускай дэлегацыі». Аб гэтым заявіў у аўторак сам галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі.

Новага абвясчэння двухбаковай «малочнай праблемы» нічога відавочна не прадыяжчалася. Пасля прымірэнных заяў высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў некаторыя расійскія газеты выйшлі з матэрыяламі аб тым, што «канфлікт пайшоў на спад». Як паведаміў Геннадзь Анішчанка, хоць раўт перамоу ў панядзелак «дазволіў сур'ёзна прасунуцца» ў пытаньнях паставак на расійскі рынак беларускай малочнай прадукцыі, «у сувязі з публічным вызьвааньням службовых асоб Беларусі, а таксама каментарыямі афіцыйных СМІ ў нас з'явіліся падставы ўваўніцца ў кампетэнтны дэлегацыі, якія вядзе перамовы аб допуску на расійскі рынак беларускіх малочных прадуктаў». «У гэтай сувязі мы прыпыняем перамовы з беларускім бокам да ўдакладнення паўнамоцтваў дэлегацыі, а таксама для вылучэння новых акаліччаванняў, з'яўляюцца з публічных вызьвааньняў вышэйзгаданых асоб», — растлумачыў пералычэнне перамоваў Анішчанка.

ЯЦЯНОК НАЗВАЎ СБЕБ БУДУЧЫМ ПРЭЗІДЭНТАМ УКРАЎІНЫ

Былы спікер Вярхоўнай Рады Арсень Яцянук 16 чэрвеня заявіў, што выйдзе ў другі тур прэзідэнцкіх выбараў і атрымае там перамогу над Віктарам Януковічам.

«Я буду змагацца з Януковічам, і я атрымаю перамогу над Януковічам, Юліяй Цішчанкай і абавязкова над Віктарам Юшчанкам», — паабяцаў Яцянук.

СПАД ВЫТВОРЧАСЦІ Ў РАСІ ПЕРАВАСІЎ 17 ПРАЦЭНТАЎ

Прамысловае вытворчасць у Расіі ў маі 2009 года скарацілася на 17,1 працэнта ў параўнанні з тым жа

ЧЭКІСТЫ ЗАТРЫМАЛІ ЗНАКАМІТАГА БІЗНЭСМЕНА

Валодзіц Дандорф абвінавачваецца ў стварэнні і кіраванні злачынным арганізацыяй і нелегальнай прадпрыемльнай дзейнасці. Прадпрыемляльнік змешчаны ў СІЗО УКДБ па Брасцкай вобласці.

Супрапраўнае дзейнасць 14 камерцыйных структураў, якія знаходзіліся пад кантролем Дандорфа, спынена. Сярод іх ТАА «Асацыяцыя швейных прадпрыемстваў», «Діём», ТАА «Рыда стіль», ТАА «Крэа-дэ-дэ-дэ», ТАА «Крэа Тэкс», ТАА «Лайтотыкс», ТАА «Рыдастэкс», ТАА «Дыбінтэрбул», ТАА «Дытэкст».

Як паведамілі ў цэнтры інфармацыі і грамадскіх сувязяў Камітэта дзяржаўнай аспякелі Беларусі, у спецыяльна абсталяваных тайніках, што знаходзіліся ў памяшканнях швейных фірмаў і жылых дамах, якія належалі прадпрыемляльніку, знойдзена больш як 100 кіламетраў тканіны і больш за 16 тысяч гатовых швейных вырабаў на агульную суму звыш 2 млрд рублёў. Документу, які пацвярджалі легальнасць іх набыцця ці вырабу, не выяўлена.

Надзея ДРЫЛА. ГВАЛТАЎНІК ЗАТРЫМАНЫ

Пры спробе пераехаць дзяржаўную мяжу ў бок Украіны затрыманы падароны ў гвалтаванні васьмігадовай дзюўчыні 21-гадовай масьміт жыхар. 8 чэрвеня ў Ельскім раёне на вачах аднавяжыцкаў, якія адпачывалі на канале, усім знаёмымі грамадзянін запрасіў падаехаць да вёскі на яго вельсапедыце вучаніцу другога класа. Да ночы дзюўчынка дамоў не вярнулася, а раўніц яе знайшлі ў жытнёвым полі згвалтаваны. Мужчына быў аб'яўлены ў вышук. Пасля злачыства ён хаваўся ў нежылых дамах вёскаў Ельскага раёна і планавана перабрацца на тэрыторыю судовай дзяржавы. Цяпер ізданне чакае суд і пакарэнне за гвалтаванне няпоўнагадовай — пазбаўленне волі тэрмінам да 15 гадоў. Дзюўчынка пакуль знаходзіцца ў бальніцы, з ёй працуюць урачы і псіхалогі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

У ЗСТОНІ ДАЗВОЛІ ВЫКАРЫСТОЎАЦЬ ВОЙСКА ДЛЯ ПАДАЎЛЕННЯ БЕСПРАДАКЎ

Эстонскі парламент прыняў папраўкі ў закон аб надзвычайным становішчы, якія дазваляюць уладам выкарыстоўваць армію ў «Кайтсэліт» (Саюз абароны — ваенізаванае фарміраванне, у якім служачы добраахвотнікі) для падаўлення масавых беспарадкаў.

Паводле дзейнага заканадаўства, заздзейнічаць войска і «Кайтсэліт» уладам дазваляецца толькі для прадукцыйнага спробаў звязьнення канстытуцыйнага ладу, у барацьбе з тэрарызмам, а таксама для абароны будынкаў, у якіх размяшчаюцца мясцовыя ўстановы і органы мясцовага самакіравання.

Ва ўрадзе Эстоніі лічаць, што папраўкі дапамогуць лягчэй спраўляцца з сітуацыямі нахштальт красавіцкіх беспарадкаў 2007 года. Тады, нагадаем, рашэнне ўрада перанесці помнік Воўны-вызваліцелю і пачаць раскопкі на месцы брацкіх могілак савецкіх салдатаў справакавала хваляванні ў Таліне і шэрагу іншых гарадоў. У выніку пацярпелі больш за 150 чалавек. Урон ад беспарадкаў склаў мільёны долараў.

СУПЕРНІК АХМАДЗІНЕДЖАДА АДМОВІўСА АД ПЕРАЛІКУ ГАЛАСОЎ

Былы прэм'ер-міністр Ірана Мір-Хасейн Мусаві 16 чэрвеня заявіў, што яго не задавальняе рашэнне Рады захаваўнікаў канстытуцыі аб пераліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, паведамае CNN. Мусаві патрабуе правядзення новага галасавання.

Аб гатоўнасці правесці пералік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах Рада захаваўнікаў канстытуцыі абвясціла 16 чэрвеня. Прадстаўнік Рады удакладніў, што пералік закрэне толькі білетны з тых участкаў, аб парушэннях на якіх паведамілі кандыдаты.

ЧЭКІСТЫ ЗАТРЫМАЛІ ЗНАКАМІТАГА БІЗНЭСМЕНА

Валодзіц Дандорф абвінавачваецца ў стварэнні і кіраванні злачынным арганізацыяй і нелегальнай прадпрыемльнай дзейнасці. Прадпрыемляльнік змешчаны ў СІЗО УКДБ па Брасцкай вобласці.

Супрапраўнае дзейнасць 14 камерцыйных структураў, якія знаходзіліся пад кантролем Дандорфа, спынена. Сярод іх ТАА «Асацыяцыя швейных прадпрыемстваў», «Діём», ТАА «Рыда стіль», ТАА «Крэа-дэ-дэ-дэ», ТАА «Крэа Тэкс», ТАА «Лайтотыкс», ТАА «Рыдастэкс», ТАА «Дыбінтэрбул», ТАА «Дытэкст».

Як паведамілі ў цэнтры інфармацыі і грамадскіх сувязяў Камітэта дзяржаўнай аспякелі Беларусі, у спецыяльна абсталяваных тайніках, што знаходзіліся ў памяшканнях швейных фірмаў і жылых дамах, якія належалі прадпрыемляльніку, знойдзена больш як 100 кіламетраў тканіны і больш за 16 тысяч гатовых швейных вырабаў на агульную суму звыш 2 млрд рублёў. Документу, які пацвярджалі легальнасць іх набыцця ці вырабу, не выяўлена.

Надзея ДРЫЛА. ГВАЛТАЎНІК ЗАТРЫМАНЫ

Пры спробе пераехаць дзяржаўную мяжу ў бок Украіны затрыманы падароны ў гвалтаванні васьмігадовай дзюўчыні 21-гадовай масьміт жыхар. 8 чэрвеня ў Ельскім раёне на вачах аднавяжыцкаў, якія адпачывалі на канале, усім знаёмымі грамадзянін запрасіў падаехаць да вёскі на яго вельсапедыце вучаніцу другога класа. Да ночы дзюўчынка дамоў не вярнулася, а раўніц яе знайшлі ў жытнёвым полі згвалтаваны. Мужчына быў аб'яўлены ў вышук. Пасля злачыства ён хаваўся ў нежылых дамах вёскаў Ельскага раёна і планавана перабрацца на тэрыторыю судовай дзяржавы. Цяпер ізданне чакае суд і пакарэнне за гвалтаванне няпоўнагадовай — пазбаўленне волі тэрмінам да 15 гадоў. Дзюўчынка пакуль знаходзіцца ў бальніцы, з ёй працуюць урачы і псіхалогі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

У ЗСТОНІ ДАЗВОЛІ ВЫКАРЫСТОЎАЦЬ ВОЙСКА ДЛЯ ПАДАЎЛЕННЯ БЕСПРАДАКЎ

Эстонскі парламент прыняў папраўкі ў закон аб надзвычайным становішчы, якія дазваляюць уладам выкарыстоўваць армію ў «Кайтсэліт» (Саюз абароны — ваенізаванае фарміраванне, у якім служачы добраахвотнікі) для падаўлення масавых беспарадкаў.

Паводле дзейнага заканадаўства, заздзей

17 чэрвеня
2009 г.
№ 22 (174)

МАГІЛКУ ЛЁТЧЫКА ДАГЛЯДАЮЦЬ ВЯСКОЎЦЫ

У першыя дні ліпеня, калі святкуюць вызваленне Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, жыхары вёскі Анібалева абавязкова прыйдуць на вясковыя могілкі, каб пастаяць каля магільнага лётчыка Івана Яўсеевіча Клімава, які загінуў тут у час вайны, калі саветскія войскі вызвалілі Віцебшчыну.

Пра тое, што тут адбывалася, анібалеўцы ведаюць з пераказу сваіх аднавяскоўцаў, сведкаў тых падзей. Цяпер такіх людзей засталіся адзінкі на ўсю акругу. У самой жа вёсцы толькі 15 жылых хат і 28 жыхароў. Няма ніводнага жывога ветэрана Вялікай Айчыннай вайны і нават людзей, якія былі ў той час у падлеткавым узросце.

Старэйшыне вёскі Надзеі Малахоўскай хутка споўніцца 70 гадоў. У 1944 годзе, калі вызвалілі Анібалева ад немцаў, ёй было пяць гадоў. У яе памяці засталіся толькі ўрыўкі падзей. Яна памятае, як падбіралі вакол вёскі нашых салдатаў, якія пры наступленні загінулі ў баі. Іх пахавалі ў брацкай магіле тут жа. А потым праз некалькі гадоў перазахавалі каля вёскі Андрэюшчына.

А на дзень Перамогі з бліжняй вайсковай часці сюды прыходзіць салдаты, каб ушанаваць памяць загінулага ў Вялікую Айчынную вайну лётчыка.

Абеліск на вясковых могілках абавязвае жыхароў клапаціцца аб тым, каб гэтае месца было заўсёды дагледжана. Лежачы старшыня Андрэюшчынскага сельскага Савета Ніна Мядзвецкая выдзеліла новы штыкеткі для агароджы могілак. А вяскоўцы па просьбе старэйшыні сабраліся талакай ды зрабілі прыгожую агароджу і добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол.

Памятае Надзея Антонаўна, як бацька прыйшоў з вайны — яго камісавалі па прычыне хваробы і раненняў. Ён пажыў пасля таго ўсяго паўгода, і ў 1945-м памёр, пакінуўшы на руках маці чацвярых няпоўнагадовых дзяцей. Ды не адна яна засталася без мужнінай падтрымкі: большасць мужчын не вярнуліся з фронту ў Анібалева. І жанчыны самі, як умелі, будаваліся і выжывалі.

Маці цяжка працавала, не дадала і недасыпала, але прахліла 90 гадоў. Надзея Антонаўна з гэтага факта зрабіла выснову, што доўгі жыццёвы шлях залежыць ад сілы духу і жадання быць камусьці патрэбнай.

Старэйшына вёскі таксама стараецца жыць для сям'і ды іншых людзей. Жыве ў клопаце пра вяскоўцаў: каб было асвятленне, каб гарэлі літары на апорах восенню і зімой, каб па дарозе можна было праехаць. Каб дапамагчы дзецям і ўнукам, трымаючы разам з мужам на падворку кані і дзве каровы, сям'ёй апрацоўваюць звыш гектара зямлі.

Калі ты патрэбны іншым людзям, не мяляе крыніца жыццёвых сілаў, лічыць жанчына.

Вольга ШУТАВА.
Фота аўтара.



Старэйшына вёскі Анібалева
Надзея МАЛАХОЎСКАЯ.

ТЭМА ДНЯ

ГАСПАДАРКА АСАБІСТАЯ — ПРАБЛЕМА ДЗЯРЖАЎНАЯ

Колькасць прыватных вясковых падворкаў няўхільна скарачаецца. Ці можна спыніць гэты працэс?

Практычна кожны вясковы жыхар, хоча ён таго ці не, стаіць на зямлі, яе апрацоўвае, з яе жыве. Як жыве — гэта ўжо іншае пытанне. Прывяду толькі адзін факт: узровень заробатнай платы занятых у сельскай гаспадарцы знізіўся ў адносінах да сярэдняга заробку па краіне з 93 працэнтаў (у 1990 годзе) да 62 працэнтаў (у 2007 годзе).

Відавочна, што вырашыць праблему даходаў вясковых жыхароў, якія працуюць у сельска-гаспадарчай вытворчасці, пакуль не ўдаецца. Таму менавіта на дзяржаве ляжыць асабліва адказнасць за тое, каб, вобразна кажучы, вярнуць вёсцы даўгі. Напрыклад, стварэнне ўсе неабходных умоў для развіцця і падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак грамадзян. Бо не сакрэт, што менавіта ўласныя падворкі прыносяць людзям тую частку даходаў, якую яны недаацэньваюць, працуючы ў дзяржаўным сектары.

Тры гады таму Мінскім абласным Саветам дэпутатаў была зацверджана праграма развіцця і падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак грамадзян. Пра тое, ці дзейнічае асобныя пункты і палажэнні да месцаў, якія былі рэалізаваны на практыцы і, галоўнае, ці паўплывала гэта на ўзровень і якасць жыцця вяскоўцаў, ішла размова на чарговай сесіі сельскага аблсавета.

На гэты раз дэпутаты выехалі на Лагойшчыну. Месца «дыслакацыі» было выбраны невыводак. Менавіта ў Лагойскай пяць гадоў таму адкрыўся першы ў вобласці цэнтр падтрымкі і развіцця асабістых падсобных гаспадарак «Зялёны луг».

Што гэта такое, з чым яго «ядуць» і навошта яно было патрэбна? Адрозна ад таго, што цэнтр (інакш кажучы, крама) узнік не як даніна модзе. Ён стаў своеасаблівым «адказам» на пастаянныя пытанні людзей: дзе купіць эпітэмнае гатункі бульбы, які расвеціць пчолаў, чым падкарміць сельскагаспадарчыя расліны, куды здаць ураджай і г. д.

Сёння тут не толькі прадаюць садовы інвентар, сродкі для падкормкі і аховы раслін, грунт, насенне бульбы, зерне, а таксама неабходныя ў сельскагаспадарчай працы рэчы (напрыклад, хамуты). Крама аказвае вясковым жыхарам і дачнікам яшчэ і шэраг паслуг.

Каб «запачціць» спажываць, спатрэбіліся нескладаныя матэматычныя падлікі.

— Кілаграм камбікорму каштуе 560 руб-



Фота Андрэя КЛЕШЧУКА.

лёў. Здавалася б, нядрорага... Але для пенсіянераў і гэта грошы. Падлічылі, што калі замест камбікорму набыць мяшок зерня, якое каштуе 420 рублёў за кілаграм, то «кашаль» вяскоўца застанецца ў выйгрышы, — расказвае старшыня Лагойскага райла Рына Параневіч. — Тым больш што машыцы зерне можна на месцы. Паслуга гэта танная, таму і карыстаецца попытам.

Пры краме не толькі перамолаваюць зерне, але і точаць нажы, кляпаюць косы (газонакасілікі ж не кожнаму па кішні). Сюды можна прывезці і лішкі сельгаспрадукцыі, той жа насеннай бульбы. За мінулы год цэнтр закупіў у насельніцтва 16 тон чарніц, 150 тон яблыкаў, 2,5 тоны грыбкоў. Людзі маюць магчымасць не проста зарабіць дадатковыя сродкі, але і дапамагчы дзяржаве ў няпростых эканамічных умовах. Свежыя грыбы, маліна, чарніцы, вішні і іншыя даражыя і садовы практычна адрозна, без усялякіх пасрэднаў і затрымак трапляюць на паліцы лагойскага ўніверсама. А людзям — таксама без затрымак — за здадзеную прадукцыю выплачваюць грошы.

Але, як заўважыла старшыня **ГАСПАДКА Савета дэпутатаў Святлана ГЕРАСІМОВІЧ**, адзін Лагойскі раён усю праграму развіцця і падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак вобласці не выцягне. У большасці іншых раёнаў асноўныя паказчыкі гэтай праграмы, як кажучы, вымушаюць чакаць... Увогуле ж валавы аб'ём прадукцыі, атрыманай сёлета ад асабістых падворкаў вобласці, склаў толькі 89 працэнтаў да ўзроўню аналагічнага перыяду мінулага года. І гэта не дадае аптымізму.

— Мясцовыя кіраўнікі — на ўзроўні

сельсаветаў, на ўзроўні раёнаў — увесь час спасылаюцца на тое, што Мінская вобласць — прыстальная, што вяскоўцы, нагледзеўшыся на гарадское жыццё, не хочуць трымаць жывёлу, займацца прыезднымі ўчасткамі, а тая, якая хочучы — вазьмуць сваю прадукцыю на сталічныя рынкі або прадаюць яе дачнікам, — заўважыла Святлана Герасімовіч. — Але ж у іншых рэгіёнах таксама хапае і рынкаў, і дачных таварыстваў. Між тым, паказчыкі вытворчасці прадукцыі, атрыманай на асабістых падворках грамадзян, у іх лепшыя. Значыць, сапраўдны прычыны адставання Мінскай вобласці крыюцца ў іншым: у невыдзяленні людзям пашаў, у незключэнні з імі кантрактаў на закупку маладняку... Да гэтага часу ў многіх раёнах не створаны нормальныя ўмовы для развіцця асабістых падсобных гаспадарак грамадзян. Практычна ў кожным тэрытарыяльным раёне не выканана 17 пазіцый праграмы з 22.

Гэта сур'ёзная тэма, якая праграбу канкрэтных, практычных крокаў, падкрэсліла старшыня аблсавета. Аднак сесія сельскіх і пасялковых Саветаў, дзе разглядалася азначанае пытанне (яны прайшлі напярэдняй — **Н.К.**), прадэманстравалі недастаткова сур'ёзнае стаўленне мясцовай улады да ўзнятай праблемы. Раўнасі сесіі многіх сельскіх, ды і раённых Саветаў практычна не адрозніваюцца адно ад аднаго — яны стракаціць словамі накітал «узмяціць», «прыняць», «папелшыць», але не прапануюць ніякіх канкрэтных дзеянняў.

Між тым, трэцяя частка ўсёй сельскагаспадарчай прадукцыі вобласці вырабляецца менавіта на прыездных падворках грамадзян, у «прыватным сектары». Таму паварочвацца да гэтага сектара тварам вымушае само жыццё.

— Шэраг паказчыкаў абласной праграмы развіцця і падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак грамадзян не выкананы, таму што асобныя пытанні ў многіх раёнах проста пакінутыя «на самацёк», — упэўнены старшыня **камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Мінскага аблвыканкама Іван ШІМАТКО**. — Па 17 пунктах гэтай праграмы не выкананы паказчыкі ў Валожыцкім, Дзяржынскім, Крупскім, Мінскім, Смалявіцкім раёнах, па 16 — у Капыльскім, Пухавіцкім, Маладзечанскім. Ні адзін раён не выканаў задання па вытворчасці збожжа на асабістых падворках насельніцтва. Па вытворчасці бульбы на тых жа падворках найгоршыя паказчыкі ў Вілейскім, Дзяржынскім, Лагойскім, Салігорскім раёнах... Менш за ўсё атрыманна малака ад асабістых гаспадарак Капыльскага, Клецкага, Уздзенскага раёнаў. Увогуле ж, па вытворчасці малака ні адзін раён вобласці не забяспечыў заданню праграмы.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЦІ РАССТАЎЛЕНЫ КРОПКІ НАД «І»?

Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб мясцовым кіраванні і самакіраванні

Знаёміў з дакументам у Авальнай зале Валеры Міцкевіч, нядаўна прызначаны на пасаду намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта.

— Асноўнымі задачамі падрыхтоўкі законапраекта з'яўляюцца спрашчэнне і сістэматызацыя заканадаўства ў галіне мясцовага кіравання і самакіравання, комплекснае рэгуляванне грамадскіх адносін у гэтай сферы адным заканадаўчым актам, — адзначыў спадар Міцкевіч.

Сапраўды, праект ліквідуе мноства нарматыўных прававых актаў, якія дзейнічаюць цяпер у галіне мясцовага кіравання і самакіравання, а таксама прабелы ў заканадаўстве. Праектам змененая сама структура дзейнага закона аб мясцовым кіраванні і самакіраванні. Палажэнні, якія рэгулююць пытанні мясцовага самакіравання, змешчаныя ў самым пачатку праекта — перад палажэннямі, якія рэгламентуюць пытанні мясцовага кіравання. — Тым самым зроблены акцэнт на важную ролю менавіта мясцовага самакіравання і яго органаў у вырашэнні пытанняў мясцовага значэння, — патлумачыў Валеры Міцкевіч.

Ён таксама заўважыў, што такі падыход быў станоўча ўспрыняты і падтрыманы органамі мясцовай улады. Эфектыўнасць дзейнасці органаў мясцовага кіравання і самакіравання, пагадзіцеся, у вялікай ступені залежыць ад таго аб'ёму паўнамоцтваў, якімі надзяляюць іх дзяржава.

— У сувязі з гэтым вялікая ўвага пры падрыхтоўцы законапраекта была нададзена кампетэнцыі органаў мясцовага кіравання і самакіравання, — падкрэсліў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта.

У праекце замацоўваецца агульная кампетэнцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў, якая ажыццяўляецца на ўсё тэрытарыяльных узроўнях, а таксама асабліва кампетэнцыі Саветаў кожнага узроўню — абласнога, базавага і пярвічнага. Пры гэтым кампетэнцыя Саветаў кожнага узроўню дакладна размежавана і канкрэтызавана. Укладнае таксама кампетэнцыя выканаўчых камітэтаў розных тэрытарыяльных узроўняў, у той час як дзейным законам яна вызначана ў агульным выглядзе, без канкрэтызацыі па ўзроўнях.

Улічваючы важнасць аднаго з галоўных кірункаў работы мясцовых органаў — работы з грамадзянамі і юрыдычнымі асобамі, кампетэнцыя органаў мясцовага кіравання і самакіравання дапоўнена шэрагам адпаведных паўнамоцтваў.

— Гэта ўдасканаленне работы з грамадзянамі і юрыдычнымі асобамі, у тым ліку ўкараненне ў дзейнасць дзяржаўных арганізацый заўзнана прынцыпу «аднаго акана», здзяйсненне адміністрацыйных працэдур і правядзенне на сістэматычнай аснове мерапрыемстваў па іх спрашчэнні, — укладніў Валеры Міцкевіч.

Сярод важных новаўвядзенняў дакумента — магчымасць аб'яднання Саветаў дэпутатаў у асацыяцыі, саюзы для эфектыўнага ажыццяўлення сваіх паўнамоцтваў, абароны агульных інтарэсаў і аказання ўзаемадапамогі ў вырашэнні пытанняў мясцовага значэння. Такія асацыяцыі змогуць стварацца Саветамі любых тэрытарыяльных узроўняў, у тым ліку пярвічнага. Праект не выключае магчымасці аб'яднання ў асацыяцыі Саветаў бліжэйшых адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінкаў, а таксама стварэння асацыяцый ці саюзаў мясцовых Саветаў на рэспубліканскім узроўні. Паводле слоў Валеры Міцкевіча, магчымасць стварэння асацыяцый органаў мясцовага самакіравання прадугледжана ў заканадаўстве многіх дзяржаў, у тым ліку Расіі, Украіны, Малдовы, а таксама краін Заходняй Еўропы.

— Гэта норма з'яўляецца крокам у кірунку гарманізацыі беларускага заканадаўства і палажэнняў Еўрапейскай хартыі аб мясцовым самакіраванні, — дадаў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта.

Праектам укладнены парадак рэгістрацыі і ліквідавання органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання.

— Першапачаткова разглядалася ідэя аб надзяленні гэтых органаў правамі юрыдычнай асобы ў мэтах павышэння іх статусу і пашырэння паўнамоцтваў, — паведаміў Валеры Міцкевіч. — Аднак з улікам таго, што, паводле інфармацыі Саветаў дэпутатаў і выканаўчых камітэтаў у рэспубліцы дзейнічае толькі адзін орган тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, які з'яўляецца юрыдычнай асобай, а таксама таго, што абавязковае надзяленне ўсіх органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання такімі правамі пацягне за сабой істотнае ускладненне працэдур іх стварэння і далейшай дзейнасці, было вырашана захаваць дзейную норму. Згодна з ёй, калегіяльны орган грамадскага самакіравання можа стварацца па выбары грамадзян — ці ў выглядзе юрыдычнай асобы, ці без утварэння юрыдычнай асобы. Пры гэтым вызначана, што парадак стварэння, дзейнасці і спынення дзейнасці органа грамадскага самакіравання, створанага ў выглядзе юрыдычнай асобы, вызначаюцца заканадаўствам аб юрыдычнай асобе ў адпаведнай арганізацыйна-прававой форме.

Для пашырэння магчымасцяў грамадзян у вырашэнні пытанняў мясцовага значэння законапраектам прадугледжана, што паводле рашэння мясцовага сходу ці органа тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання на тэрыторыі сельскага Савета, пасёлка гарадскога тыпу, горада раённага падпарадкавання можа праводзіцца добраахвотны збор сродкаў грамадзян. Сродкі, сабраныя такім чынам, будуць уключацца ў адпаведны мясцовы бюджэт і расходваюцца мясцовымі органамі выключна на мэты, вызначаныя сходам грамадзян ці органам тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання.

У законапраекце замацавана дзейная практыка прыняцця рашэнняў выканаўчых і распарадчых органаў па асобных пытаннях, якія не церпяць адкладу.

— Так у некаторых выпадках для забяспечэння апэратыўнасці прадугледжваецца магчымасць прыняцця рашэнняў выканкама і мясцовай адміністрацыі шляхам візавання праекта членамі адпаведнага выканкама ці мясцовай адміністрацыі, — укладніў Валеры Міцкевіч.

У выніку перапрацоўкі мноства актаў заканадаўства падрыхтаваны адзін закон, які комплексна рэгулюе адносіны ў галіне мясцовага кіравання і самакіравання.

— Адзінае важнае пытанне, якое не можа быць урэгулявана ў гэтым законе, — парадак прызначэння кіраўнікоў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, — канстатаваў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта. — Такое становішча звязана з тым, што ў адпаведнасці з артыкулам 119 Канстытуцыі кіраўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь ці ў вызначаным ім парадку. У сувязі з гэтым адначасова з праектам закона быў падрыхтаваны праект указа Прэзідэнта аб парадку прызначэння на пасаду і вызвалення ад пасады кіраўнікоў і іншых членаў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў і аб'ядноўвае падпісанні некалькіх дзейных указаў кіраўніка дзяржавы па гэтых пытаннях.

Паводле слоў Валеры Міцкевіча, гэты праект знаходзіцца цяпер на разглядзе ў кіраўніка дзяржавы. Уваходжанне указа ў сілу прадугледжваецца праз шэсць месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання закона аб мясцовым кіраванні і самакіраванні.

— Такім чынам, пасля прыняцця праекта закона ў галіне мясцовага кіравання і самакіравання будзе дзейнічаць два асноўныя заканадаўчыя акты: закон аб мясцовым кіраванні і самакіраванні і указ аб парадку прызначэння кіраўнікоў і іншых членаў выканаўчых і распарадчых органаў, што дазволіць не толькі забяспечыць правядзенне дзейнага заканадаўства ў гэтай сферы грамадскіх адносін у адпаведнасці з прынятымі ў апошнія гады заканадаўчымі актамі, але і ў значнай ступені спрашчэнне, удасканаліць, аб'яднаць заканадаўства, скараціць колькасць актаў, якія рэгулююць пытанні мясцовага кіравання і самакіравання, — рэзюмаваў Валеры Міцкевіч.

Пытанні народных абраннікаў падчас абмеркавання ў Авальнай зале датычыліся найперш размежавання паўнамоцтваў мясцовых Саветаў і органаў выканаўчай улады — маўляў, што рабіць, калі ўзнікнуць спрэчныя пытанні. Скажам, калі выканкам прыняў рашэнне вылучыць ва ўласнасць прыватнікаў... возера. Мясцовы жыхары незадаволены, скардзіцца, у кім та дэпутатаў прымае рашэнне адмовіць прыватнікаў. За кім тады застаюцца апошнія слова — за выканкамам ці за Саветам?..

Увогуле ў профільную камісію паступіла больш як 80 заўваг і прапановаў ад усіх зацікаўленых. Яны не закранаюць канцэпцыі законапраекта і будуць разглядацца пры яго падрыхтоўцы да другога чытання. Для выканання гэтай работы камісійны прыняты рашэнне аб стварэнні рабочай групы.

Зоя ВАРАНЦОВА.

МЯСЦОВЫ ЧАС

УСЕ СПЫНІЯЮЦА У НАРАЧЫ...

Нарачанскі сельсавет, што на Мядзельшчыне, з'яўляецца самым вялікім сельсаве-там раёна — як па плошчы (250 квадратных кіламетраў), так і па колькасці насельніцтва (7,5 тысячы пастаянных жыхароў, 46 вёсак). На яго тэрыторыі размешчаны адзіны ў краіне курортны пасёлак, дзе знаходзіцца 11 здраўніц. Азёрны край прываблівае шмат турыстаў, а, як вядома, чым больш людзей — тым больш і клопатаў у мясцовых уладах.

Нарачанскаму сельсавету пашанцавала — яму дастаўся кіраўнік, які мае багаты вопыт. Старшыня сельскага Савета дэпутатаў Іосіф Тарасёнак працуе першае скліканне. Затое да гэтага 10 гадоў узначальваў калгас, 11 гадоў быў старшынёй райвыканкама, яшчэ 10 гадоў — начальнікам раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

— Мне трэба было адрозна пачынаць са старшынёй сельскага Савета, — перакананы Іосіф Францавіч. — Я на гэтай пасадзе за два гады спазнаў больш, чым за увесь час працы ў іншых месцах. Усе дзяржаўныя службы патрабуюць ад сельскага Савета прадстаўляць патрэбныя ім звесткі і лічбы (і органы сацыяльнага забяспечэння, і міліцыя, і Міністэрства статыстыкі, і санітарныя службы, і шмат хто яшчэ). Добра, што ў нашым выканкаме, акрамя старшынёй і сакратара, ёсць яшчэ з спецыялісты, бухгалтары і замацаваны за нашай тэрыторыяй землеўпарадчык, інакш проста немагчыма было

б пастаянна выдаваць «наверх» такі аб'ём інфармацыі. У здраўніцах, якія размяшчаюцца на тэрыторыі Нарачанскага сельсавета, на працягу года аздараўляюцца каля 5 тысяч чалавек. Летам колькасць часовых жыхароў павялічваецца яшчэ больш — дзякуючы турыстам-«дзікунам» (гэта прыблізна 7-8 тысяч) і дачнікам. Натуральна, такі буйны чалавекаток не можа не адбівацца на крымінагенным становішчы. У падобнай сітуацыі асабліва актуальным становіцца пытанне ўзаемадзеяння мясцовай улады з міліцыяй.

— Раней у нашым курортным пасёлку было сваё аддзяленне міліцыі, — расказвае Іосіф Тарасёнак. — На жаль, летась яго закрылі, і з таго часу ўсю названую зону (250 квадратных кіламетраў, 46 населеных пунктаў) абслугоўваюць усю тры ўчастковыя. Натуральна, гэтага мала. У аддзяленні міліцыі працавала каля 20 чалавек, тут жа заўсёды была і дзяржаўная машына ДАІ. І ноччу, і днём забяспечваўся парадак. Да нас прывязджаюць аздараўляюцца і адпачываюць не толькі беларусы, але і грамадзяне краін блізкага і далёкага замежжа (расіяне, пал'які, літоўцы, ізраільціяне), і мы як гаспадары абавязаны гарантаваць бяспеку сваім гасцям. Пакуль што сур'ёзных

інцыдэнтаў не здаралася, але гэта не азначае, што мы ад іх застрахаваны. Трох участкавых на такую вялікую тэрыторыю недастаткова. Мы выступалі супраць ліквідавання аддзялення міліцыі ў курортным пасёлку, бо лічым, што гэта было нерацыянальным крокам.

Бюджэт Нарачанскага сельвыканкама на 2009 год вызначаны ў памеры 200 мільянаў рублёў. Асноўны даходныя крыніцы — зямельны падатак і падатак на нерухомасць (гэта прыкладна 70 мільянаў рублёў). Усе астатняе — датацыя.

— На тэрыторыі нашага сельсавета размяшчаецца 56 арганізацый, — дзеліцца старшыня. — Калі б нам пакінулі хоць невялікую долю падаходнага падатку, датацыя ўвогуле не спатрэбілася б. А так, у нашых расходных артыкулах прадугледжаны выдаткі на заробак штату, на аплату камунальных паслуг і транспартных расходаў. На добраўпарадкаванне закладзена ўсяго 5 мільянаў. Гэта ж драбязя. Калі б не аўкцыёны, мы б не змаглі правесці рамонт будынка сельвыканкама і прылеглай плошчы да пачатку рамонтных работ. Гнілыя аконныя рамы, аблупленыя сцены, цвіль пад столы, на плошчы — выбіты асфальт, ямыны. Усё гэта даю чакала гаспадарчай рукі... Унутраны рамонт памяшканняў быў завершаны яшчэ ў мінулым годзе, плошчы і фасад будынка ўпарадкаваны сёлета, літаральна за 1,5 месяца. Сёння плошча цешыць вока новым

асфальтам і акуратным бардзюрам, перад будынкам сельскага Савета ўсталявалі фантан, скульптуру і Дошку гонару. Як раскажыць старшыня, калі работы толькі завяршыліся, бабулкі з суседніх вёсак спецыяльна прыходзілі на цэнтральную плошчу, каб на свае вочы паглядзець на фантан.

З усіх сельсаветаў раёна менавіта ў Нарачанскім аўкцыёны найлепш прыходзілі і прынеслі самы значны прыбытак. «Спачатку мы дасканала вывучылі адпаведныя заканадаўчыя дакументы, — тлумачыць старшыня, — потым пачалі актыўна агітаваць патэнцыйных кліентаў, якія цікавіліся нашымі ўчасткамі, узяць удзел у таргах. Крамасоўня раслісвалі, якім райкім можа стаць іх жыццё на гэтай цудоўнай зямлі».

З гэтага года аўкцыёны як асноўны спосаб рэалізацыі зямельных участкаў былі адменены. Аднак, дзякуючы сваёй спецыфіцы і ўнікальнасці, Нарачанскі сельсавет атрымаў дазвол на правядзенне аўкцыёнаў і сёлета — у тых населеных пунктах, дзе зямля карыстаецца павышаным попытам. Гэта вёскі Нарач, Наносы, Чараўкі, Чукшы, Кузьмічы, Сцяпаньёва, Пасынкі, размешчаныя поблізу ад возера. Акрамя прыгожых краўдзінаў, важнае значэнне мае і наўнасць тут працуючых месцаў (у асноўным — у здраўніцах). У канцы чэрвеня на аўкцыёны будзе выстаўлены участак у Кузьмічах і два ўчасткі ў Пасынках, у пачатку ліпеня — два ўчасткі ў вёсцы Нарач.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Бабулкі з суседніх вёсак спецыяльна прыходзілі на цэнтральную плошчу, каб на свае вочы паглядзець на фантан

ВАШ ДЭПУТАТ У ПАЛАЦЕ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ЧАЦВЁРТАГА СКЛІКАННЯ

МАГІЛЁўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ

Бабруйская-Ленінская выбарчая акруга № 78

ШАМАЛЬ Алена Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі.

Нарадзілася 8 мая 1973 года ў сяле Цеменічы Бранскага раёна Бранскай вобласці РСФСР.

Закончыла Віцебскі медыцынскі інстытут. Працавала ўрачом-педыятрам медыка-санітарнай часткі вытворчага аб'яднання «Бабруйскшы-на», намеснікам галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Бабруйская цэнтральная бальніца».



Крычаўская выбарчая акруга № 83

БЕЛКІНА Тамара Аляксееўна

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і сувязях з СНД.

Нарадзілася 14 кастрычніка 1952 года ў горадзе Магілёве.

Закончыла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут.

Працавала карэспандэнтам чавускай раённай газеты «Іскра», галоўным рэдактарам гарадской светлай газет «Вячэрні Магілёў». Займала пасады галоўнага інспектара па Магілёўскай вобласці Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, начальніка галоўнага ўпраўлення міжпарламенцкіх сувязяў Сакратарыята Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі ў горадзе Маскве, першага сакратара Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі ў горадзе Краснадары. Была галоўным саветнікам старшыні Мінскага аблвыканкама, начальнікам аддзела па ідэалагічнай рабоце дзяржаўнай установы матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Кіраўніцтва справам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Бабруйская-Першамайская выбарчая акруга № 79

КАРПЯК Уладзімір Валянцінавіч

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі і прадпрыемліцтве.

Нарадзіўся 22 ліпеня 1967 года ў горадзе Новая Акмяне Літоўскай Рэспублікі.

Закончыў Рыжскі тэхнічны ўніверсітэт, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працаваў інжынерам Хмяльніцкага паўночнага прадпрыемства электрычных сетак у горадзе Шапятаўцы (Украіна). Займаў пасады інжынера па арганізацыі, эксплуатацыі і рамонце аддзела галоўнага энергетыка, галоўнага энергетыка, намесніка галоўнага інжынера па тэхнічным развіцці, галоўнага інжынера — першага намесніка дырэктара заводу масавых шын адкрытага акцыянернага таварыства «Белшына».

Узнагароджаны Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.



Магілёўская-Ленінская выбарчая акруга № 84

ВАСІЛЕНКА Уладзімір Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па нацыянальнай бяспецы.

Нарадзіўся 10 лістапада 1963 года ў вёсцы Граўцы Чавускага раёна Магілёўскай вобласці.

Закончыў Магілёўскі тэхналагічны інстытут, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працаваў майстрам змены цэха аміячна-халадзільна-кампрэсарных устаноў, сакратаром камітэта камсамола круцільна-выцяжнай вытворчасці, намеснікам сакратара камітэта камсамола Магілёўскага вытворчага аб'яднання «Хімвалакно». Быў памочнікам начальніка вытворчасці сінтэтычнага валакна, начальнікам аддзела па мабільна-акумулятарнай рабоце адкрытага акцыянернага таварыства «Магілёўхімвалакно».

Узнагароджаны медалём «За адвагу» (СССР) і іншымі медалямі, Ганаровай граматай Прэзідэнта Вярхоўнага Савета СССР, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.



Магілёўская-Цэнтральная выбарчая акруга № 85

ЮШКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі.

Нарадзіўся 12 мая 1972 года ў горадзе Магілёве.

Закончыў Магілёўскі тэхналагічны інстытут, Беларускі інстытут правазнаўства. Працаваў другім і першым сакратаром Магілёўскага абласнога камітэта грамадскага аб'яднання «Беларускі патрыятычны саюз моладзі», першым сакратаром Магілёўскага абласнога камітэта грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», выканаўчым дырэктарам філіяла № 700 Магілёўскага абласнога ўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк».

Выбраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання.

Мае Падзяку Дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы. Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.



Магілёўская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 86

ІСАЧАНКА Таццяна Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце.

Нарадзілася 7 кастрычніка 1957 года ў горадзе Магілёве.

Закончыла Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, Маскоўскі сучасны гуманітарны інстытут. Працавала інжынерам Магілёўскага праектна-канструктарскага тэхналагічнага інстытута спецыяльнай тэхналагічнай аснасткі аўтаматызацыі і механізацыі, інжынерам Магілёўскага ліфтабудаўнічага заводу. Была інструктарам, загадчыкам аддзела сацыяльна-эканамічнай і прававой работы Магілёўскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў, намеснікам начальніка планова-эканамічнага аддзела вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгас». Займала пасаду намесніка старшыні Магілёўскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў.



Магілёўская-Прамываловая выбарчая акруга № 87

МЕЛЬНИКАЎ Югеній Аляксандравіч

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі.

Нарадзіўся 12 лістапада 1950 года ў вёсцы Сідаравічы Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці.

Закончыў Мінскую вышэйшую партыйную школу. Быў сакратаром парткама, намеснікам начальніка, начальнікам таварна-сыравіннай вытворчасці Магілёўскага вытворчага аб'яднання «Хімвалакно». Займаў пасады намесніка старшыні Магілёўскага гарвыканкама, старшыні Магілёўскага абласнога тэлерадыааб'яднання Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыакомпаніі Рэспублікі Беларусь. Працаваў намеснікам дырэктара заводу сінтэтычнага валакна, начальнікам ўпраўлення па ідэалагічнай рабоце і рабоце з персаналам адкрытага акцыянернага таварыства «Магілёўхімвалакно».



Бабруйская сельская выбарчая акруга № 80

ГЛАЗ Анатолій Ціханавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі.

Нарадзіўся 8 лістапада 1951 года ў вёсцы Калацічы Глускага раёна Магілёўскай вобласці.

Закончыў Беларускае сельскагаспадарчую акадэмію, Мінскую вышэйшую партыйную школу. Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Працаваў галоўным арганом камгаса імя Чапаева Глускага раёна, другім і першым сакратаром Глускага райкама ЛКСМБ, другім і першым сакратаром Магілёўскага абкама ЛКСМБ. Быў старшынёй выканкама Бабруйскага раённага Савета народных дэпутатаў, першым сакратаром Глускага райкама КПБ, старшынёй Бялыніцкага раённага Савета народных дэпутатаў, намеснікам генеральнага дырэктара па камерцыйных пытаннях народнага аб'яднання «Бабруйскмэбля». Займаў пасады старшыні Бабруйскага райвыканкама, намесніка старшыні Магілёўскага аблвыканкама.

Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны, медалямі «За працоўную доблесць», «За ратную доблесць».



Горацкая выбарчая акруга № 81

АСМАЛОЎСКАЯ Таццяна Сяргееўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі.

Нарадзілася 11 мая 1958 года ў горадзе Горкі Магілёўскай вобласці.

Закончыла Беларускае сельскагаспадарчую акадэмію, Мінскі інстытут кіравання пры Беларускай аграрна-тэхнічным універсітэце. Працавала метадыстам дзіцячай турыстычнай базы Горацкага гарадскога аддзела народнай адукацыі, галоўным дыспетчарам, намеснікам старшыні калгаса «Сацыялістычны шлях» Крычаўскага раёна, намеснікам дырэктара па раслінаводстве племясаўгаса імя Чкалава Горацкага раёна, намеснікам дырэктара па вытворчасці рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вучэбная гаспадарка Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі».

Выбралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання — намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродках масавай інфармацыі.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.



Быхаўская выбарчая акруга № 82

САКАДЫНЕЦ Алег Сцяпанавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі.

Нарадзіўся 7 лістапада 1951 года ў вёсцы Баркі Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці.

Закончыў Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. Працаваў урачом-псіятрам, загадчыкам аддзлення, намеснікам галоўнага ўрача Магілёўскай абласной псіхіятрычнай бальніцы, першым намеснікам начальніка ўпраўлення аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкама.

Выбраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.



ГАСПАДАРКА АСАБІСТАЯ — ПРАБЛЕМА ДЗЯРЖАЎНАЯ

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па словах Івана Шматко, крайне слаба забяспечваецца на тэрыторыі раёнаў закупка ў насельніцтва маладняку буйной рагатай жывёлы. У прыватным сектары вобласці налічваецца каля 36,5 тысячы галоў жывёлы, а маладняку закуплена з пачатку года 8,5 тысячы галоў. Сёння дзяржава выдзяляе (у дадатак да закупачнай цаны) 1 тысячу рублёў за кожную кілаграм здэдазенай «жывой вагі» маладняку. Аднак скарачэнне пагадоў буйной рагатай жывёлы на асабістых падворках Мінскай вобласці працягваецца, і яго тэмпы нават вышэйшыя, чым у іншых рэгіёнах рэспублікі.

— Значыць, мы зноў не даходзім да насельніцтва — у людзей ёсць праблемы і з апрацоўкай прасядзібных участкаў, і з забеспячэннем кармамі, і іншым, — лічыць Іван Шматко. — Скарачэнне пагадоў жывёлы на падворках і змяншэнне пасяўных плошчаў у асабістых гаспадарках — гэта вынік тых умоў, якія ствараюцца (або не ствараюцца) для вясцоўца на месцах.

Што ж з'яўляецца тормазаў у рэалізацыі праграмы развіцця падсобных гаспадарак? Аднак на гэта пытанне таксама быў агучаны падчас работы сесіі і выклікаў неадназнач-

ную рэакцыю прысутных. На думку Івана Шматко, у раёнах да гэтага часу працягваецца перакладванне абавязкаў па каардынацыі і выкананні праграмы — з улічэння павышэння ў сельскай гаспадарцы на раісавет дэпутатаў і наадварот, замест таго, каб разам сесці і вызначыцца, хто за якія пытанні адказвае.

Праграма не стала «настойнай кнігай» і для старшынь сельскіх Саветаў — хоць хто, калі не яны, павінны ўшчыльную займацца праблемай? Замест гэтага сельвыканкамы займаюцца «дэклараваннем», «агучваннем» пытанню, не называючы ўсплываюць гаспадарання, якія не забяспечылі насельніцтва маладняком птушкі ці парастамі. Кіраўнікі сельгаспрадпрыемстваў з года ў год не прадастаўляюць насельніцтву сенакосы і пашы — але чамусьці такое стаўленне не хвалюе мясцовую ўладу, пытанне не пастаўляю на кантроль. Зразумела, што старшыня сельскага Савета не хоча пасаваць адносіны з кіраўніцтвам СВК, але ў выніку ад гэтага не выйграе ніхто.

— Падлічыце, колькі сена ці кармоў неабходна нарыхтаваць вясцоўцу, калі наша зіма доўжыцца 6 месяцаў? — звярнуўся да прысутных Іван Шматко. — Зразумела, што без дапамогі базавай гаспадаркі і мясцовай улады яму не справіцца.

Але насельніцтва, так і не дачкаваўшыся спрыяльных умоў, «зварочвае» сельскагаспадарчую вытворчасць на ўласных падворках — ніхто не хоча працаваць сабе «ў міну», са стратамі. А той, хто не зварочвае, выходзіць на камерцыйныя структуры — і тыя імгненна купляюць у яго «тавар», тое ж цяля ці параса.

Шэраг пытанняў выклікае і адсутнасць у некаторых раёнах кантролю за дзейнасцю камунальна-бытавых структур, якія павінны аказваць паслугі насельніцтву ў вядзенні асабістай падсобнай гаспадаркі. Дарчы, дзяля ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы такіх структур два гады таму са сродкаў рэспубліканскага бюджэту Мінскай вобласці выдзелілі 1,2 мільярда рублёў. Былі закуплены трактары, сельскагаспадарчыя абсталяванні, іншая тэхніка. З'явілася магчымасць пашырыць пералік паслуг... Напрыклад, у Мінскім раёне толькі за пачатку года гэтага года камунальна-бытавыя прадпрыемствы аказалі паслугі насельніцтву на суму 150 мільянаў рублёў, і на 678 мільянаў рублёў — юрыдычным асобам. Такім чынам, з лішкам акупіліся сродкі, два гады таму ўкладзеныя дзяржавай у КУПы Мінскага раёна.

— Але ёсць і адваротныя прыклады. У Барысаўскім раёне стварылі КУП, укладшы ў закупку тэхнікі 175

мільянаў рублёў. За 4 месяцы гэтага года ім было аказана паслуг насельніцтву... на 3,8 мільёна рублёў, а юрыдычным асобам — і ўвогуле на 2 мільёны. Дык скажыце, ці ёсць у нас на месцах кантроль за работай гэтых структур? — пацікавіўся ў прысутных Іван Шматко.

— Ці варта ўкладаць у рэгіёны такія грошы, каб яны потым «па ветры гулялі»? У цэлым, падкрэслівалася падчас абмеркавання пытання, патроба ў КУПах, безумоўна, застаецца. Але надалей грошы будуць выдзяляцца толькі тым з іх, хто сапраўды працуе. Без падтрымкі дзяржавы гэтым прадпрыемствам цяжка выжыць. Таму неабходна на месцах разгледзець пытанне аб вызваленні КУПаў ад падаткаў на нерухомасць.

Асноўную ж (на мой погляд) думку старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы агучыў у канцы свайго выступлення. Не варта забываць, сказаў ён, што ў часы глабальнага крызісу работа буйных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў становіцца такой жа рызыкавай, як і работа прадпрыемстваў прамысловых. У такіх умовах асабіста падсобныя гаспадаркі аказваюцца больш устойлівымі — яны здольныя «пракарміць» не толькі сябе, але і ішталічкі гараджан.

Наталля КАРПЕНКА.
Лагойскі раён.

УСЕ СПЫНЯЮЦА ў НАРАЧЫ...

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Частку сродкаў, якія заробіць ад продажу зямлі сельвыканкам, збіраюцца расходаваць на добраўпарадкаванне вёскі Нарач (тут пражывае 2,5 тысячы чалавек, у наядунасці — 42 кіламетры вуліц). Паводле слоў старшыні, сёлета ў Нарачі плануецца газіфікацыя. Створаны адпаведны кааператыву, які «ахапіў» увесь населены пункт. Работы ўжо распачаліся. Праз 5 месяцаў у хатах людзей павінен з'явіцца газ. Аўцыённыя грошы пойдуча на добраўпарадкаванне вуліц пасля завяршэння асноўных работ. Яшчэ адзін «пункт расходаў», які запланаваў Іосіф Францавіч, — мясцовая сярэдняя школа.

— Грошы, якія атрымаем ад аўцыённага сёлета, мяркуем накіраваць на добраўпарадкаванне прышкольнай тэрыторыі, — гаворыць Іосіф Францавіч. — У нарачанскай школе вучыцца 332 вучыць. Гэта самая вялікая сельская школа раёна. Яна была пабудавана 50 гадоў таму, і з таго часу ніякага значнага добраўпарадкавання прышкольнай тэрыторыі не праводзілася. Настаўнікі і школьнікі загадзя прадумалі, якія яны хацелі б бачыць сваю прышкольную пляцоўку, нават конкурс сярэд вучняў правялі на лепшы праект.

Нагадаем, што некалькі гадоў таму ўсю сферу сакульгубыту ў сельскай мясцовасці перадалі на баланс раёна. Зроблена гэта было для таго, каб разгруціць

сельскія Саветы ад неўласцівых ім функцый. У Іосіфа Францавіча ёсць сваё меркаванне на гэты конт.

— Я, зыходзячы з уласнага вопыту, мяркую, што, напэўна, паспяшліва мы з перадачай сакульгубыту. Перадалі ўсё ў раён, а людзі са сваімі пытаннямі па-ранейшаму ідуць у сельвыканкам. Мы не можам ім проста сказаць «дзіцячы садок не наш, школа не наша, бальніца не наша, таму нічым не можам дапамагчы», хоць па факце так і атрымаецца. Летась мы набылі для двух дзіцячых садкоў, якія знаходзяцца на тэрыторыі сельсавета, пісочніцы і горкі. Агульная сума склала 18 мільянаў рублёў. У нас былі гэтыя грошы, але казначэйства не прунесла плацеж, патлумачыўшы, што ў сельвыканкама на баланс дзіцячых садкоў няма. Тады мы папрасілі перадаць нашы 18 мільянаў раённаму аддзелу адукацыі, каб аплацілі яны. У раёна паабяцалі, але за год так гэтага і не зрабілі. У выніку, грошы засталіся ў мінулагаднім бюджэце, а плацеж па сёння не аплачаны... Трэба абкасіць прышкольную тэрыторыю — школа звяртаецца да нас, пафарбавача агароду дзіцячага садка — зноў да нас. А як мне ім дапамагчы, калі яны не ў мяне на балансе? Неяк выкручваемся, хоць складанаствяў шмат.

У такім прыгожым месцы, як Нарачанскі сельсавет, актыўна развіваецца аграэкатурызм. Сёння дзейных аграэкатурыстаў тут налічваецца каля двух дзясяткаў. Праўда, на «кашальку» сельвыканкама іх дзейнасць ні-

як не адбіваецца — усе падаткі, якія плаціць гаспадары, ідуць напраму ў раён. Тым не менш, мясцовыя ўлады зацікаўленыя ў развіцці гэтага віду турызму. «Мы такіх людзей як можам падтрымліваем, — пацвярджае Іосіф Францавіч. — Чым больш у нас будзе сядзібаў, тым больш культурным будзе адпачынак, які мы прапануем гасцям».

У перспектыве вёска Наносы, размешчаная на паўвостраве, які з трох бакоў абмяваецца возерам Нарач, стане «турысцкай вёскай». З адпаведнай ініцыятывай выступілі прыватныя прадпрыемальнікі, у якіх там ужо дзейнічае аграэкатурызм. Цяпер яны просяць выдзеліць дадатковы ўчастак зямлі пад музей прыроды, млын, кузню, музей рамёстваў і каверню ў этнастылі. Мяркуюцца, і заўважальныя мерапрыемствы для дарослых і дзяцей. «Гэта будзе першы такі праект у раёне, — падкрэсліў Іосіф Францавіч. — У турысцкай вёсцы з'явіцца цэлы забавляльны комплекс. А то мы возера ахоўваем, а паказачы турыстам асабліва няма чаго».

На завяршэнні нашай размовы Іосіф Францавіч падкрэсліў, што фарміраваць аўтарытэт улады, па яго перакананні, трэба менавіта на месцах. Тады «наверсе» не будзе неабходнасці займацца разбрам караў, усе яны будуць асядаць на першасным узроўні ўлады.

Інга МІНДАЛЁВА.
Мядзельскі раён.



Магілёўская сельская выбарчая акруга № 88

РАЗГАНАЎ Аляксандр Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па аграрных пытаннях.

Нарадзіўся 6 лютага 1953 года ў вёсцы Прудок Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці.

Закончыў Беларускае сельскагаспадарчую акадэмію. Працаваў брыгадзірам, кіраўніком аддзялення «Рогі» калгаса «Зара», намеснікам старшыні калгаса «Савецкая Беларусь», намеснікам старшыні, старшынёй калгаса «Зара» Слаўгарадскага раёна. Займаў пасады намесніка старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага аблвыканкама, старшыні Магілёўскага райвыканкама.

З'яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага склікання.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, двюма ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.



Асіповіцкая выбарчая акруга № 89

КРЫЖЭВІЧ Сяргей Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па аграрных пытаннях.

Нарадзіўся 17 лютага 1952 года ў горадзе Крычаве Магілё

«ПА ТЭЛЕВІЗАРЫ КАЖУЦЬ, ШТО АД ВАШАГА МАЛАКА КАЗЛЯНЯТКАМ СТАЦЬ МОЖНА!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Другі стратэгічны прадукт — тварог. У Расіі ён каштуе ў 2,7 раз даражэй, чым у нас!.. А бяруць людзі вельмі ахвотна. Да таго ж, прадаць беларускае малачко лёгка — рэкламы не трэба. Тыя, хто бярэ яго рэгулярна, ведаюць, што добрае. А тыя, хто вераць тэлевізару і чыноўнікам, а не ўласнаму страўніку, — не наша мэтавая аўдыторыя. Прадаць за паўгадзіны вялікую торбу малочных прадуктаў — гэта цудоўны вынік. Асабліва ўлічваючы, што прадавалі не ў краме з лядоўні, а на рынку з торбы на плячы. І людзі ўсё адно бяруць наша малако ахвотна!



12 гады ў 50 хвілін: ад нашай малочнай торбы засталася два пачкі!..

ШТО МЫ ЗАРАБІЛІ
Як ужо казалася вышэй, у Мінску мы набылі малочнай прадукцыі на 50 тысяч 130 рублёў. Гэтую прадукцыю рэалізавалі за 45 хвілін у Смаленску (асабліва не звышваючы цану) за 860 расійскіх рублёў (77 тысяч 440 беларускіх). Прыбытак — 27 тысяч 270 рублёў. Асноль можна адкінуць выдаткі на дарогу.

Але рабіць гэтага не варта. Бо хто возіць на продаж — бярэ не такія дробныя партыі. Ды і закупляюць не ў звычайнай краме з гандлёвымі накруткамі, а бяруць адрозна на прадрывствах, дзе нацэнка мінімальна.

рубль роўны 90 беларускім), з клятчастай торбы. Малако — на тры рублі. Тварожок — на 7-8 рублёў. Для паравання прывядзем кошту ў нашых рублях. У мінскай краме літр кефіру каштуе 1500 рублёў, у смаленскай (на нашы грошы) — 3240. У нас брыкейці 5 % тварожку ідзе за 1020 рублёў, у Смаленску — за 2520 (!!!). Малако: Мінск — 1630, Смаленск — 2205. Вось і атрымліваецца, што беларускія прадукты і смачнейшыя, і таннейшыя. Дзе ж гэта спадабаецца расійскім вытворцам?

— Больш за ўсё пацярпелі нашы пенсіянеры, — кажа прадавачка ў «Вясёлым малочніку», — Дзя іх тры рублі — істотныя грошы. Ваша малако знікла — прыходзіць глядзець на прылавак, і выходзіць... А ўсё з-за чаго? З-за таго, што чыноўнікі шмат «выпендываюцца»! Вось скончаць «выпендывацца» — і будзе зноў у нас беларускае малако.

Глеб ЛАБАДЗЕНКА, Яўген ВАЛОШЫН. Фота аўтараў.
Смаленск—Мінск.

«БЕЛАРУСКАЕ МАЛАКО МОЖНА ПІЦЬ БЫ ТОЙ БАЛЬЗАМ»

Як вы ацэньваеце якасць і асартымент айчынай малочнай прадукцыі ў краме? Таварам якіх вытворцаў аддаеце прамую?

Сяргей КРУКОЎСКІ, начальнік аддзела рэфармавання дзяржаўнай уласнасці, фермерства і сацыяльнага развіцця Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання.

— У мяне шмат сяброў і родных у Маскве, Пецеры. Яны ад беларускай малочнай прадукцыі, таго ж «Савушкіна прадукта», літаральна ў шок — настолькі высокага меркавання! Заўсёды шукаюць у продажы менавіта нашы малочныя тавары. Я сам асабіста такога ж меркавання: у захапленні ад якасці, проста няма слоў. Асабліва калі праўнаць, што было калісьці ў савецкія часы, памятаеце? Разлінуе сніне малако з бітану ў спойкі... Родам я з Віцебшчыны, бы ў ведалі, якія цудоўныя сыры вырабляюць: і ў самім Віцебску, і ў Верхнядзвінску! Шчыра вам кажу, А каментарыяў канфлікт не хочацца. Сумна ўсё гэта, што так атрымаўся...

Настася САЛАМАХІНА, дворнік дзіцячага садка, вёска Нівы Жлобінскага раёна:

— Звычайна мы аддаём перавагу малочнай прадукцыі мясцовай — жлобінскай — вытворцаў. Гэта малако, смятана, масла. Якасць цалкам задавальняе, цэны ў прычыне — таксама. Адзінае, бывае, тварог то добры трапіць, то не вельмі смачны. Калі скажаць пра расіян... Напэўна, яны такім чынам абараняюць свой унутраны рынак. Хоць, як мне падаецца, нашы прадукты цалкам натуральныя, і тут суседзі не маюць раўняў. Дакладна не скажу, але ў расійскім малацэ, думаецца, часам могуць прысутнічаць розныя дабаўкі.

Софія ФАРЫНО, настаўніца Нарачанскай сярэдняй школы Вілейскага раёна:

— У маёй малодшай сястры муж трымае некалькі кароў, таму малаком, масла, сыркам

равагу? Ваша стаўленне да беларуска-расійскага канфлікту вакол экспарту прадукцыі нашых заводаў у суседнюю краіну?

мяне заўсёды забяспечваюць. Натуральна, якасць прадуктаў і іх смакам я задаволена. Хоць часам нешта даводзіцца і набываць, напрыклад, смятану. Што цікава: мы месцімся на аднолькавай адлегласці ад Вілейкі і Сморгоні, аднак, на мой погляд, бітаны ад Сморгонскага малаказавода больш смачна. Падабаецца прадукцыя ад «Малочнага свету», «Савушкіна прадукта». У прычыне, у краме можна знайсці малочныя тавары ад любых вытворцаў, асартымент неабліг. Што да цэнаў, дык, зноў жа, на мой погляд, яны маглі б быць крыху меншымі. Усё ж у многіх заробкі, пенсіі не такія вялікія.

Мая плямённіца жыве ў Пецеры, яны з мучам добра забяспечаны. Аднак аддаюць перавагу малочным прадуктам з Беларусі. І не толькі яны адны: за нашымі таварамі там выстройваюцца чэргі. Канкурэнцыя ў іх няма. Гэта якасць: беларускае — ёсць беларускае. Таму тое, што нашы малочныя прадукты быццам не адпавядаюць нейкім стандартам... Напэўна, гэты ўсё па большасці — палтыка. Калі сястра едзе ў Пецер да ўнучкі, тая проціць: бабуля, прывязі мне смятанкі!

Марына ЯКУБОВСКАЯ, спецыяліст па сертыфікацыі камерцыйнай фірмы па продажы прадуктаў харчавання, г. Мінск:

— Я была б не супраць, каб на нашым рынку прысутнічала як мага больш малочнай прадукцыі, у тым ліку і расійскай, з іншых краін. Бо, скажам, калі гаварыць пра ёгурты, дык я аддаю перавагу замежным фірмам. З айчынных малочных тавары падабаюцца ад «Савушкіна прадукта», яшчэ магуч назваць маладзечанскі завод — асабліва тварог іх дастае. Пра канфлікт Расіі і Беларусі скажу так: гэта і палтыка, і эканоміка.

Сяргей СТАРЫНАЎ.

«У ПІЦЕРЫ БЕЛАРУСКАЯ «МАЛОЧКА» ЗНІКЛА»

У Санкт-Пецярбургу жыве мой сын з сям'ёй, і таму часта даводзілася бываць у гэтым горадзе. Наведваючы прадуктовыя крамы, паўсюды бачыў беларускія прадукты — галоўным чынам, малочныя вырабы. На паліцах побач з цвёрдымі сырамі расійскай, літоўскай, галандскай вытворчасці ляжалі і нашы. Прадаваліся тварог, смятана, малако... Беларускае было таннейшым, але не скажу, каб цэна та была намога ніжэйша.

І вось патэлефанаву ў Санкт-Пецярбург і папрасіў нявестку, каб яна зазірнула ў крамы і даведлася, якая сітуацыя з малочнымі прадуктамі беларускай вытворчасці сёння.

— Не магу сказаць, якая сітуацыя ў цэлым па горадзе, але я зазірнула ў дзсяткаў крамаў, наведвала супермаркет прадукцыі з Беларусі. Нават сыр знік, хоць раней ён трапіў на вочы амаль у кожную краму. Я і многія калегі па працы крэззі і купілі беларускія малочныя прадукты. Найперш таму, што яны крыху таннейшыя за расійскія, а якасць іх лепшая, асабліва палюбіліся сыры «Манастырскі» ды «Белавежскі». Калі знаёмыя бачылі ў Беларусі, то вяртаюць адтуль малочныя прадукты. Ваша смятана і тварог — увогуле выдатнай якасці, а для дзяцей самае важнае, што ваша прадукцыя натуральная і гэтым яна падукулівае людзей. Нас пазбавілі магчымасці выкарыстаць, і гэта кепска, — быў адказ.

Хачу некалькі слоў сказаць наконт якасці і санітарных умоў, у якіх вырабляюцца малочныя прадукты на нашых прадрывствах. Мне давлялося пабываць на Лідскім, Пінскім, Ляхавіцкім малаказаводах, на сырааробных заводах у Століне, Бяроза, Кобрыне і іншых прадрывствах. Чысціня там ідэальная, а якасць прадукцыі не выклікае нараканаў у беларускага спажывача. Не думаю, што расіяне настолькі распашчаныя малочнымі вырабамі сваёй вытворчасці, што беларускі ім ужо не да смаку. Вядома ж, не!

І цэлы дзень спрабаваў звязцца з кіраўніцтвам канцэрна, каб даведацца, якая сітуацыя з малаком на Брэстчыне, дырэктара застаць не удаецца: сёння ў кабінетах нічога не высеўдзіш. У вобласці шукаюць выйсце — новых спажывачоў.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ВАКОЛ ПАЗВАНОЧНАГА СЛУПА



— Добры дзень, звяно са Століна, завуц Марыя. Майму брату зрабілі ў Барыянах аперацыю з прычыны выдалення злаякаснай пухліны на пазваночніку. І вось 5 гадоў ён не ўстае, ногі адказваюць. Магчыма, памёр адрываць мозг. Што вы параіце?

— Справа ў тым, што злаякаснай пухлінай займаюцца анкалагі. Мы ж займаемся хірургічным лячэннем іншых праблем пазваночніка. Аднак у некаторых выпадках мы аперыруем сумесна з анкалагамі. Я параіў бы вам зноў шпіталізавацца ў Інстытут анкалогіі, дзе спецыялісты вырашаць, ці ёсць патрэба ў сумеснай аперацыі.

Аднак трэба ўлічыць, калі ў вашага брата ёсць адкрытыя пролужні, то пры іх наўнясуць усю аперацыю супрацьпаліваць. Толькі пасля закрыцця пролужняў можна гэтае пытанне ўзнімаць. І яшчэ. Калі ў чалавека доўгі час не ходзіць ногі, то на жаль, такія аперацыі наўрад ці дапамогуць. У гэтым выпадку магчымае правядзенне хіміятэрапіі і прамінявае лячэнне. Акрамя таго яму павінны быць прызначаны аб'язбальвальныя прэпараты.

— Зінаіда Івануна, звяно з Мастоўскага раёна. Мне 71 год, прычым два апошнія гады ўвесь час, нават летам, мерзнуць ногі — не дапамагаюць ніякія грэўкі. Што рабіць?

— Калі ваша абследаванне паказала, што ў вас ёсць праблема, якая патрабуе хірургічнага лячэння пазваночніка і ваш агульны стан дазваляе зрабіць аперацыю, тады можна звярнуцца да нас у цэнтр. Для таго, каб адказаць на ваша пытанне, трэба як мінімум паглядзець рэнтгенаграму. Калі ж праблема не звязана з пазваночнікам, у нашым цэнтры можна будзе праконсультавацца з неўрапатолагам.

— Са Стаўбцоўскага раёна звоніць Сойд'я Цімафееўна. Хачу праконсультавацца наконт сына. Яму 37 гадоў, жыве ў Мінску. У яго моцныя болі ў пазваночніку, аддаюць у правы тазыцягныя суставы, а зараз і ў правую руку. Дакладны дыягназ спецыялісты

не могуць вызначыць. Дзе можна праконсультавацца?

— Яму трэба прыехаць на кансультацыю ў наш цэнтр траўматалогіі і артапедыі. Мы знаходзімся па адрасе: Кіжаватова, 60, корп. 4. У кансультацыйна-поліклінічным аддзяленні ідзе штодзённым прыём спецыяліста па паталогіі пазваночніка. На прыём трэба запісацца ў рэгістратуру, можна па тэлефоне 207 59 65. Пасля кансультацыі будзе вырашана пытанне, ці ёсць у вашага сына хірургічная праблема з пазваночнікам.

— Звяно з Ляхавічў, завуц Наталія, 43 гады. У мяне частая галаўняная болі. Абследавалася, рабіла МРТ галаўнога мозгу. Лячэнне не дапамагае. Можна, мае праблемы звязаныя з пазваночнікам?

— Галаўняныя болі звязаныя з пазваночнікам трэба ў самую апошнюю чаргу. Прычына, хутчэй за ўсё, у сусудах. А гэтай паталогіяй займаюцца неўрапатолагі.

Аднак я парэкамендаваў бы вам зрабіць у Брэсцкай абласной балыніцы МРТ шыйнага аддзела пазваночніка, а потым паказацца неўрапатолагам. Калі ў шыйным аддзеле будзе выяўлена нейкая паталогія, якая патрабуе лячэння ў нас, спецыялісты накіруюць вас у наш цэнтр на кансультацыю.

— Клеціц раён, Валяціна Міхайлаўна. У мяне моцныя болі ў пазваночніку, не магу сагнуцца. Таксама баліць ногі. Ляжачы ў абласной балыніцы ў аддзяленні неўралогіі ў Барыянах. Лячэнне не дапамагае. Як мне быць?

— Я прапаную вам запісацца на кансультацыю ў наш цэнтр і прыняць абследаванне. Запісацца можна па тэлефоне 207 59 65.

— Анжэла Сяргеўна, звяно з Ляхавічў, 35 гадоў. Цярплю ад болі ў спіне. Хадзіла да мануальнага тэрапеўта, але таксама лячэнне не вельмі дапамагае.

— Калі мануальнае тэрапія не аказвае влікага эфекту, лепш не прымаць. Справа ў тым, што перш чым згаджацца на такі дастаткова нетрадыцыйны метад лячэння, трэба прайсці тамаграфію пяснічнага

зможам яму нечым дапамагчы.

— Святлана, звяно з Берастаўя. Сыну 26 гадоў. Ужо пасля 8 гадоў у яго анкалязіруючыя спандыляртыт. Вельмі турбуе грудны аддзел пазваночніка. Лячэнне не дапамагае. Куды можна звярнуцца на дапамогу?

— Пры такіх хваробах хірургічнае лячэнне прымяняецца не часта. Але вы можаце запісацца на кансультацыйны прыём у цэнтр траўматалогіі і артапедыі да хірурга па паталогіі пазваночніка. Абазважва трэба, каб у сына была з сабой рэнтгенаграма ўсіх аддзелаў пазваночніка (шыйнага, груднога і пяснічнага), а таксама таго аддзела, які больш за ўсё турбуе, у вольным выпадку груднога аддзела.

Потым пажадана, каб з сабой былі кантрольныя аналізы — спецыялістам трэба будзе паглядзець, як «паходзіць» сябе яго кроў.

— Звяно з Валожына, завуц Лілія Івануна. Сыну 18 гадоў. Зрабіла МРТ і высветлілася, што ў пазваночніку ёсць змяненні, ставіцца дыягназ «мінімальна пратэзіра з выпуклым дыскаў». Наколькі гэта небяспечна?

— Мы займаемся хірургічным лячэннем хваробаў пазваночніка. А ў вашым выпадку такога лячэння не патрабуецца. Таму, акрамя пастаўленай дыягназу, яму трэба прызначыць стандартнае кансерватыўнае лячэнне.

Гэта звычайная зьява, калі у юнака ідзе ўзмоцнены рост, то пазваночнік не паспявае за арганізмам набраць патрэбную форму. Я думаю, яму, магчыма, дастаткова будзе аховажна рэжым. Няхай прымае два разы на год полівітаміны з мінераламі, паказаныя яму і звычайнае цэплавая працэдурка. Пажадана абмежаваць дзесяць паўгадоў фізічных нарузкі, не паводзіць цяжкасці, не займацца ў звычайных залах. А на працягу гэтага часу арганізм сам умяцце міжпазваночныя дыскі.

Матэрыяль «прамой лініі» падтрымалі Волга ШАЎКО, Сяргей ГРЫБ, Фота аўтараў. (Працяг будзе.)

3 гадоў

У РАЗГАР «МАЛОЧНЫХ ВОЙНАЎ» У СМАЛЕНСКУ ПРАЦЯГВАЮЦЬ ПРАДАВАЦЬ БЕЛАРУСКАЕ МАЛАКО

...Гэтага рэпартажу не было б, калі б днямі мы з сяброўкай не наведвалі ў Смаленск — шчыра кажучы, так проста, на самастойную экскурсію. Шкалі беларускія сляды ў колійнай беларускай сталіцы. Знайшлі мноства іншых забавных рэчў.

Сярод спадарожнікаў па цягніку «Брэст — Смаленск» пераважае большасць — выдавочна расіяне: як толькі паказаліся знакі «Маскоўская чыгунка», масава дасталі мабільныя, каб супакоіць нбычаныя сурзамоўцаў: «Хутка буду дома». Але ёсць і частка беларусаў, многія з якіх зайшлі ў Оршы — змрочныя, паўсонныя і чамусьці цераз аднаго з «чаўночымі» паласатымі сумкамі ды вакамі.

Прызвачаўшыся да таго, што ў Мінску і іншых беларускіх гарадах рэгулярна праходзяць Дні яра-розасці, дзіўна і смешна бачыць у цэнтры Смаленска дарожную расцяжку «Да браў налівай». Праўда, падышоўшы зусім блізка, бачым, што алкагольна-прапагандыскага тут нічога няма: гэта рэклама маславага квасу.

Фотаапараты цераз плячо і непадроблена цікаваць да Смаленскай крэпасці з чырвонай цаглянай гэтакаса як да ўсіх велічных сабраў, цэркваў і нават проста старых збудаванняў пачатку XX стагоддзя выдаюць у нас турыстаў. «Вы адкуль будзеце?» — чапляецца на мосце цераз Дняпр нейкі мужчына на падпітку. — З Беларусі, з Мінска. — Ну дык і я з Беларусі, з-пад Баранавічаў! — шумна радуецца мужчына. — Ну дык і горад у мінулым беларускі, — пацвярджаем мы зямлякія сувязі, чым выдавочна здзіўляем чалавека да глыбіні душы: — Пра-аўда?..

Праўда, але мы ўжо і самі не верым: у масовым гістарычным музеі, здаецца, вырашлі абме-

жавацца адрэзкам часу з 1800 па 1917 год; няма ніводнай экспазіцыі, прысвечанай Беларускай ССРС, ні слова пра перыяд ВКЛ і тым больш пра IX стагоддзе і раней. «Археалагічныя экспанаты ёсць некаторыя, але іх пакуль не выстаўляем, — тлумачыць супрацоўніца музея, — у некаторых залах ідзе ремонт, няма месца. Схадзіце лепш на прыродна-знаўчую экспазіцыю». У прыродна-знаўчай — зазіраем краем вока ў расчыненыя дзверы — тыя ж дзікі, ласі і казулі, што ёсць у нас у кожным краязнаўчым музеі.

У музеі «Смаленскі лён» беларускага каларыту таксама практычна не адчуваецца — большасць рэчывых экспанатаў прывезена з Яраслаўскай, Архангельскай і ўласна Смаленскай губерняў, сучасныя вышэйкі, ткаяны ручнікі ды паясы зробленыя масовымі майстрыхамі, хіба што ў некаторых вышывах элементах, клетках спадніцы — паневы і ласкутныя коўдрах спецыялісты знойдуць тое, што можна назваць спрадвечна беларускімі матывамі.

Згаладаўшы за час беганні, набываем у царкоўнай краме Успенскага сабора па рагаліку, але для поўнага шчасця трэба яго запіць малаком — смак, знаёмы з дзяцінства. Заходзім у бліжэйшы супермаркет — і тут, нарэшце, бачым «беларускі след» — на паліцах з малочнымі прадуктамі пазнаём этыкеткі «Малочнага гасцінца» і «Савушкіна».

— А вам хіба не забаранілі гандляваць беларускім малаком? — недаверліва пералыгаюць у прадаўчыцы.

— Не ведаю, што там сабе чыноўнікі парашалі, а нам дырэктар скажаў так: усю гэтую партыю, пакуль ёсць запас, прадаём. Праверкі някія да нас не заходзілі, а губляць грошы і выкідаць на сметнік добры

продукт — навошта? Глядзіце, яго ўжо амаль разабралі, — сапраўды, на паліцах няма ні смятаны, ні сыру, толькі «тэтрапакі» з малаком. — Калі бліжэй да вечара зноў зойдзе, і гэтага можа не быць, — за-паўняе дзвючына, — у нас многія пастаянныя пакупнікі менавіта яго бяруць.

— І я заўжды бяру, — далучаецца да гаворкі пажылая жанчына, — у мяне ўнук вельмі любіць тварожак беларускі. На мінулым тыдні набрала з запасам, але што далей буду рабіць — не ведаю, давядзецца, напэўна, штодня з раціцы на вакзал бегчы.

— А што, на вакзале дагэтуль прадаюць? — зацікавілася мы. — Дык, можа, і нам лепш там купіць?

— Ну, спахаліся, — усміхаецца жанчына. — Там ужо ў абыд нічога няма, «чаўнакі» хуценька ўсё распрадаюць і назаў вяртаюцца, а па два райсы, відаць, ніхто не робіць. Ды там яшчэ і міліцыя ганяе... Хоць бы ўжо хутчэй скончыліся гэтыя «малочныя разборкі», цярпіць жа звычайныя людзі! — у сэрцах кідае яна.

Ужо з прычылу абыходзім некалькі крамаў, заўважаюць тэндэнцыю: у буйных супермаркетах беларускага малака няма, у адным нават вісіць адвадзенае аб'ява, у маленчкіх непрыкметных крамах раз-пораз на паліцах сустракаецца некалькі «тэтрапакаў». Бліжэй да вечара — і адваротнага цягніка — наўмысна зазіраем зноў у першы ўнівермаг. Прадаўчыцы там ужо змяніліся, але дзвючына нас не падманула, на паліцы сіратліва стаць толькі два «Савушкіны».

...А іншых беларускіх слядоў у Смаленску мы так і не знайшлі, калі не лічыць такімі фірменнымі крамамі «Мілавічы» і рэкламную аб'яву «Добрыя окна».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Адвольна ў Смаленску цяцьцяпер толькі Дняпр; беларускія малочныя рэкі звыліся да нелегальных ручайкоў.

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)

17 июля 2009 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит аукцион по продаже объектов, находящихся в собственности Червенского района, и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, которые составляют единые предметы аукциона

На аукционные торги выставляются:

Сведения о предмете аукциона	Начальная цена предмета аукциона, рублей	Сумма задатка для участия в аукционе, рублей
Лот № 1. Помещение кирпичное (инв. № 615/С-25972) – здание одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены кирпичные, перекрытие деревянное, крыша шиферная, полы цементные. Год постройки – 1958. Общая площадь – 32 кв.м. Здание амбулатории (инв. № 615/С-25971) – одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены кирпичные, перекрытие деревянное, тепленьное, крыша шиферная, полы дощатые, плиточные. Год постройки – 1957. Общая площадь – 116,1 кв.м. Незаразанный стационар (инв. № 615/С-25973) – здание одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены кирпичные, перекрытие деревянное, оштукатуренное, крыша шиферная, полы цементные. Год постройки – 1957. Общая площадь – 151,2 кв.м. Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Червень, ул. Колхозная, 71, на земельном участке площадью 0,4715 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет.	94 299 115	(в том числе: недвижимое имущество – 89 685 225 право аренды земельного участка – 4 613 890) сумма задатка – 9 000 000
Лот № 2. Здание конюшни (инв. № 615/С-25970) – одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены кирпичные, перекрытие деревянное, крыша шиферная, полы глинобитные, расположенное по адресу: Минская область, г. Червень, ул. Колхозная, 71. Год постройки – 1957. Общая площадь – 51,6 кв.м. Объект расположен на земельном участке площадью 0,1051 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет.	7 010 953	(в том числе: недвижимое имущество – 6 908 103 право аренды земельного участка – 102 850) сумма задатка – 700 000
Продавец: Государственное учреждение «Червенская районная ветеринарная станция», Минская область, г. Червень, ул. Победы, 7, тел. 8 (01714) 55 817		
Лот № 3. Лечебный корпус (инв. № 615/С-15816), в том числе: подвал и 4 пристройки, 2 гаража, бензосклад, сарай, склад, склад с пристройкой, тамбур, погреб, уборная, – здание одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены кирпичные, перекрытие бревенчатые и дощатые, крыша шиферная, полы дощатые. Имеются инженерные коммуникации. Год постройки – 1918. Общая площадь – 559,2 кв.м. Рентгенолаборатория с 3 пристройками (инв. № 615/С-23529) – здание одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные, шпороштитовые, крыша шиферная, полы дощатые. Имеются инженерные коммуникации. Год постройки – 1965. Общая площадь – 272,7 кв.м. Здание столовой с пристройкой (инв. № 615/С-23530) – одноэтажное здание, фундамент бутобетонный, стены и перегородки бревенчатые, крыша шиферная, полы дощатые. Имеются инженерные коммуникации. Год постройки – 1918. Общая площадь – 117,1 кв.м. Объекты расположены по адресу: Минская область, Червенский район, г.г. Смилловичи, ул. Революционная, 2, на земельном участке площадью 0,5191 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет. Имеются ограничения в использовании земельного участка: 0,0304 га – охранный зона системы газоснабжения.	353 387 049	(в том числе: недвижимое имущество – 217 000 849 право аренды земельного участка – 136 386 200) сумма задатка – 30 000 000
Продавец: Учреждение здравоохранения «Червенская центральная районная больница», Минская область, г. Червень, ул. Барыкина, 60, тел. 8 (01714) 54 47 83		
Лот № 4. Здания и сооружения Клинического детского сада – базовой школы: здание школы (инв. № 615/С-20267) с сараем, уборной, пристройкой для дров – навесом, беседкой – зеленый класс – 2-этажное, фундамент бутобетонный, стены бревенчатые, перегородки и перекрытия бревенчатые, крыша шиферная двухскатная, полы деревянные окрашенные, подведены инженерные коммуникации. Год постройки – 1938. Общая площадь – 1019,4 кв.м. Здание столовой (инв. № 615/С-18905) с пристройкой-котельной, подвалом-погребом, – одноэтажное, фундамент бутобетонный, стены бревенчатые, перегородки дощатые, перекрытие деревянное, крыша шиферная двухскатная, полы дощатые окрашенные. Подведены инженерные коммуникации. Год постройки – 1972. Общая площадь – 119,9 кв.м. Объекты расположены по адресу: Минская область, Червенский район, д. Клинок, ул. Центральная на земельном участке площадью 2,2713 га. Срок аренды земельного участка – 50 лет.	202 084 749	(в том числе: недвижимое имущество – 200 560 319 право аренды земельного участка – 1 524 430) сумма задатка – 20 000 000
Продавец: Отдел образования Червенского районного исполнительного комитета, расположенный по адресу: Минская область, г. Червень, пл. Свободы, 1, тел. (801714)		

«АБЕД ВАРЫМ ДЗЕСЯЦІЛІТРОВЫМІ КАСТРУЛЯМІ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вдова, хатняя гаспадарка лягла на плечы мамы Кацярыны. Штодня яна падмаецца а пятай раніцы і да самага абеду не адыходзіць ад плыці.

— За раз з'ядаем тры буханкі хлеба, два батоны, — пералічвае маці. — На дзень патрэбна кіло цукру. А ежу вару дзесцілітровымі каструлямі, інакш не хапае. Мыю па тры разы ў дзень. Парашку патрэбна 12 кілаграмаў у месяц. У мінулым годзе машыну купілі ў крэдыт. Яшчэ б не перашкодзіла пасудамыццёная (усміхаецца). Толькі пасля абеду магу вырвацца на агарод. З жыўнасці ў нашай гаспадарцы два сабакі, 35 куры, пяць гусей, куранты. Мару пра карову, каб дзецям было малачко, але грошай на кароўку няма.

Дзяўчаты ў сям'і Іванаўскасаў падмаюцца а сямёй раніцы. Ужо а сямёй-восьмай вечара дзедзі кладуцца спаць.

— Як дзедзі пакладуцца, у мяне зрадкі вываляецца час, каб трошкі пасядзець і падумаць за жыццём, — кажа Кацярына. — Сама кладуся я звычайна ў пачатку першай ночы, калі заканчвае працу па гаспадарцы.

АТРЫМАЛА КАНДЫДАТА У МАЙСТРЫ СПОРТУ ПА ДЗЮДО

Дзяцей у сям'і Іванаўскасаў з малых гадоў прывучаюць да працы. Хоць і з пружанскай дзятвой пагуляць адлускаюць. Дзяўчатам з маленства прывіваюць любоў да спорту.

— Сама я кандыдат у майстры спорту па спартыўным арыентаванні і па... дзюдо, — здзіўлена нас Кацярына. — Яраслава ўжо год адхадзіць на таэквандо, здольнасці ёсць. Старэйшая Вугеня вельмі гнуткая, займаецца танцамі.

Яраслава тут ж прынесла паказчы свой пояс па таэквандо.

— А нам не надаеш куклаў? Мо пакажаш які прымёк? — пытаемса.

Але ў сям'і Іванаўскасаў да гэцы стаяцца паважліва, таму Яраслава паказваць удары не стала.

— Я па характары баявая, цяжкасцяў не баюся, — распавядае мама Кацярына. — Таму я ніколі не вагалася, нараджаюць ці не. Са здароўем праблем у мяне ніколі не было, хоць паспрабуецца нарадзіць двойню. Праўда, у апошні раз было складана. На гэтым я вырашыла спыніцца.

«ВЫЖЫВАЕМ АМАЛЬ НА МІЛЬЁН У МЕСЯЦ»

Афіцыйны заробак Сяргея Іванаўскаса каля 350 тысяч беларускіх рублёў. Дапамога па дзедзіце дзядзі — каля 700 тысяч. Мізэрныя грошы. Сям'я з дзевяці чалавек трэба пракарміцца практычна на мільён рублёў у месяц.

У 2007 годзе Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на адной з нарадаў па праекце праграмы дэмаграфічнай бяспекі запатрабаваў адчыніць перад шматдзетнымі сям'ямі ўсе дзверы: ад мэра горада да прэм'ер-міністра.

Пытаемса ў Кацярыны, як ёй дапамагаюць мясцовыя чыноўнікі.

— Я не люблю скардзіцца. Райвыканкам, як гэта і павінна быць па законе, купіў нам хату, — пералічвае Кацярына. — Праўда, не такую, як мы хацелі. Спачатку

знайшлі жыллё ў вёсцы Аранчыцы. У хаце быў зроблены рамонт, былі прадугледжаны ўсе сучасныя выгоды — газ, санвузел. Мне старэйшая райвыканкамка асабіста сказаў, што дом у Аранчыцах не можа каштаваць столькі — 30 тысяч долараў. І давялося набываць хату за 25 тысяч у Пружанках. А тут ні рамонт, ні выгода, двор вузкі, месца мала. Ёсць у Пружанках сям'я з прыёмнымі дзецьмі. На дзень горада ім тэлевізар падарылі, халадзільнік, былі ў Мінску ў Прэзідэнта... — Вам хоць паштоўку на Дзень маці дасылаюць? — пытаемса ў Кацярыны.

— Не. Толькі ў 2005 годзе далі ордэн Маці. Але навошта ён мне, хіба што вам пакажу. Год ваявалі за печку, і райвыканкам дапамог яе адрамантаваць, калі «прыціснулі» па жарнікі. Хутка яшчэ дзе дзедзічкі пойдуць у школу. Паспрабуй на ўсіх купіць сысты, алоўкі, ручкі. А яшчэ ж дзедзічак трэба добра апрацуць, абуб. Але дапамогі амаль ніякай няма. Калі прыйшла ў банк браць крэдыт на пральную машыну, то глядзелі на мяне, як на... Паручыцеся было аж чатыры, ледзьве далі той крэдыт. Хоць, з іншага боку, я ведаю, што ў параўнанні з намі некаторыя звычайныя людзі жывуць значна горш. Праз паўтара года я вымушана выйсці на працу. Не ўяўляю, як тады будзе жыць наша сям'я. Адна журналістка мне раіла:

«За раз з'ядаем тры буханкі хлеба, два батоны. На дзень патрэбна кіло цукру. Мыю па тры разы ў дзень. Парашку патрэбна 12 кілаграмаў у месяц.»



Фота Глеба ЛАБАДЗЕНКА.



Фота Глеба ЛАБАДЗЕНКА.

«Пішыце скаргі ва ўсе інстанцыі». Але дзе тут пісаць? Тут есці гатаваць трэба, мыць, прыбіраць...»

РАЙВЫКАНКAM: ТЫМ ДАПАМАГАЕМ»

Далёка не ўсе супрацоўнікі Пружанскага райвыканкама ведаюць пра праблемы Іванаўскасаў, а некаторыя ўвогуле не чулі пра гэту сям'ю. Толькі ў мясцовым упраўленні па працы і сацыяльнай абароне «Звяздзе» адразу расказалі пра тое, як дзяржава дапамагала гэтай шматдзетнай сям'і.

— Сям'я атрымоўвае дапамогу па доглядзе дзядзі. Тэрыторыяны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва выдае гуманітарную дапамогу і дзіцячым харчаванне да двухгадовага ўзросту. Райвыканкам выдзеліў жыллё. Летась двойчы выдзялялася адрасная дапамога: першы раз на

1 мільён 836 тысяч рублёў, другі — на 1 мільён 745 тысяч. Гэта ўсё, што мы можам зрабіць па законе. На жаль, скокчыць вышэй за галаву не можам.

Хоць голым вокам відаць, што такое стаўленне да Іванаўскасаў, няшмат можа дапамагчы шматдзетнай сям'і. «Звяздзе» будзе сачыць за лёсам гэтай і іншых гарацкіх беларускіх сям'яў.

Яўген ВАЛОШЫН.
Фота Глеба ЛАБАДЗЕНКА.



Фота Глеба ЛАБАДЗЕНКА.



Куток кірмашу «Палескі».

Смачны рэпартаж ЯГАДЫ, ГРЫБЫ, БУЛЬБА

На цэнтральным рынку клубніцы прадавалі па 6 тысяч рублёў за кілаграм, а на кірмашы «Палескі» на дзве тысячы танней — гэта было ў суботу, а ў нядзелю на «Палескі» ціна крыху ўпаўла — да 3,5 тысячы. Праўда, ягады не лепшай якасці: дождж. Адна жанчына за 8-літрове вядро клубніц прасіла 28 тыс. рублёў, а пра чарэшні ды суніцы і гаварыць не даводзіцца. Першыя каштавалі 8—14 тыс./кг, а другія — паўлітровы слоік — 3 тысячы. Дзіўна, што на такую ціну ёсць ахвотны. Падалося (такі варыянт не выключаны), што ў Баранавічах ягады, а таксама кроп, цыбулю, перакупляюць і везуць у Мінск. А інакш навошта закупляць оптам, па 10 кг?

З'явіліся і першыя грыбы. За 300-грамовы пластмасавы слоічак лісчак дзядзічка прасіла 3 тысячы. Грыбы яшчэ малосенькія, толькі-толькі на свет паказаліся, але кошт усё ж высокі. Маладая пара гандлявала сьветлянай бульбай (казалі, што сваёй), але ціна завоблачная — 4 тыс./кг. Гэта сьвіна так, а міне крыху часу, і ціна на клубніцы і маладуку бульбу рэзка пойдзе ўніз, і тады ў пакупнікоў будзе большая магчымасць выбару.

Нешта прадаць імкнучыся жанчыны ды мужчыны, маладыя і старыя, нават дзедзі гандлююць — робяць свой маленькі бізнэс.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

На рынку пачалі завозіць ягады, і хоць іх яшчэ няшмат, але да клубніцы выстраваюцца невялікія чэргі. Найперш купляюць іх, хоць з Лунінецкай ягады масава пойдуць пазней — праз нейкі тыдзень.



Куток кірмашу «Палескі».

ХОЦАЦЕ ЎЗЯЦЬ ШЛЮБ У 225-ГАДОВЫМ ПАЛАЦЫ?

Для гэтага неабходна альбо жыць у Пінску, альбо знайсці тут сваю другую палову

Дзе вы рэгістравалі свой шлюб? У шэрым савецкім будынку? У сельсавеце? Ці зусім у «прыстасаваным памяшканні»? Зайздросціце пінчукам: месяц таму ў старадаўнім Палацы Бутрымовічаў тут адчынілі новы Дом шлюбав! І цяпер адзін з галоўных дзён у жыцці пінчукоў праходзіць у гістарычных мурах, якія памятаюць Бутрымовічаў, Скірмунтаў, Ордаў і нават апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які заклаў першы камень у падмурак палаца.

— Палац адчыніў свае дзверы пасля рэстаўрацыі 25 красавіка, — кажа загадчыца Дома шлюбав Алена ВОРАН. — Збудаваны ў 1784 годзе, да 1933-га ён служыў домам слаўнаму роду Бутрымовічаў. Заклаў палац Матэвуш Бутрымовіч, дзядзькаўні і грамадскі дзедзя таго часу, які прадстаўляў Пінскі край у Сейме Рэчы Паспалітай, шмат зрабіў для наладжвання гандлёвых сувязяў з астатняй Еўропай. Дарэчы, славетны мастак Напалеон Орда быў яго родным нучкам. У далейшым Бутрымовічы засяваецца са Скірмунтаў. Апошняй уладаркай палаца была Канстанцыя Скірмунт, якая ў 1933 годзе перадала яго католікам, бо не магла сама ўтрымліваць такі вялікі будынак. Ад 1933-га да прыходу камуністаў тут жыў епіскап. Пасля савецкай ўлады пераарбала палац на Дом піянераў. У пачатку 1990-х, калі перастала існаваць піянерская арганізацыя, Палац апусцеў і паступова прыходзіў у заняпадны стан. Упершыню дакумент аб неабходнасці яго рэстаўрацыі быў прыняты яшчэ ў 1994 годзе. Але да справы дайшло толькі ў сакавіку 2007-га. За два гады, дзякуючы сродкам з гарадскога і абласнога бюджэтаў, будынак адрамантавалі, пусцілішы на гэта 6,5 мільярда рублёў. І вось нарэшце маладыя рэгіструюць шлюб не ў

цэрымоніяй, адтуль рушаць у Залу рэгістрацыі шлюбав, а затым — у Залу віншаванняў. Тут стаіць вялізны стол, дзе можна выпіць шампанскага, сфатаграфавцца ў шыкоўным інтэр'еры. Ёсць у палацы і Пакой рэгістрацыі дзядзі, і Зала сямейных урачыстасцяў, дзе адбываюцца юбілей і залатыя вяселлі. Некалькі пакояў адрэзаны пад музей гісторыі палаца, зараз ідзе яго напавуенне.

— У суботу і нядзелю рэгіструем па 15—18 шлюбав штодня, — кажа Алена Воран. — Дарэчы, гэта пінская адметнасць — шлюб у нядзелю. У Мінску такога няма, ЗАГСы зачыненыя. Звязана гэта з тым, што ў час крызісу вяселле цяпер у нас часта спраўляецца адзін дзень...

З адкрыццём Палаца Бутрымовічаў выплыла на паверхню вялікая хіба нашага заканадаўства ў галіне юстыцыі. Многія пары з іншых гарадоў і вёсак, пабачыўшы палац, захачелі рэгістраваць тут свой шлюб. Але ж, паводле правілаў, тут маюць права жаніцца толькі пары, дзе хоць бы адзін чалавек (альбо яго бацькі) мае пінскую прапіску... І атрымліваецца, што нават жыхары Пінскага раёна вымушаныя далей жаніцца ў далёка не такіх дэталёвых будынках сельсавецтваў.



Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.



Агульны выгляд палаца.

ТОЛЬКІ ЛІЧБЫ

● За год у Пінску рэгіструецца 1100—1200 шлюбав.

● Адначасова адбываецца каля 430 разводав.

● За 2008 год у Пінску нарадзілася 1753 дзіцяці (2007 г. — 1773 немаўляці).

● 53 % народжаных — хлопчыкі, 47 % — дзяўчаткі.

● Дваццаціці матуляў на момант нараджэння дзіцяці не спуюліся 18 гадоў.

● За год у горадзе нарадзілася 14 пар блізнят.

● 168 жанчын зарэгістравалі дзіця, не знаходзячыся ў шлюбе.

● Трэцяе дзіця гадуецца ў 141 сям'і, пятае — у 23.

ЯК У ПІНСКУ НАЗЫВАЮЦЬ ДЗЯЦЕЙ?

У гэтым годзе пінскі ЗАГС ужо падаў статыстыку за студзень — сакавік. Цікава пабачыць, якія імёны найбольш папулярныя цяпер сярод маладых бацькоў.

Хлапечыя — Аляксандр (13), Ягор (12), Зміцер (11), Даніла (11), Уладзіслаў (11).

Дзяўчыцы — Даша (18), Ганна (15), Ксенія (12), Насця (11), Марыя (8). Хапае і экзотыкі. Калі чытаеш спіс імёнаў, складаецца ўражанне, што ў Пінску нехта распаўсюдзіў кнігу рэдкіх імёнаў свету. У выніку на пінскіх вуліцах ганяюць мяч Савы і Рувімы, Марціны і Мараты, Дзяміды і Германі, Герберты і Гардзэі, Назары і Самуілы, Стэфаны і Зрыкі... Гуляюць у лялькі Эліна і Рубіна, Ніка і Мілена, Караліна і Арыяна, Анісія і Альміра, Злата і Стэла, Эліна, Юстыяна, Эміра і нават Лаліта...

Як уплывае тэрмін даўнасці на высяленне

Ці падлягае высяленню з інтэрната жанчына з дзіцем (няпоўная сям'я) пасля заканчэння тэрміну даўнасці? З моманту скасавання працоўнага дагавора па ўласным жаданні жанчына працягвала жыць у інтэрнаце гэтай арганізацыі з ведама наймальніка яшчэ сем гадоў.

Зінаіда, г. Гомель

Парадак і падставы высялення з інтэрнатаў прадугледжаны Жыллёвым кодэксам Рэспублікі Беларусь і Палажэннем аб інтэрнатах, якое зацверджана паставой Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.09.1999 г. № 1437 (у рэдакцыі паставы ад 14.12.2005 г. № 1441).

У адпаведнасці з пунктам 56 Палажэння аб інтэрнатах, высяленне з інтэрнатаў робіцца ў судовым парадку. У адміністрацыйным парадку з санкцыі пракурора дапускаецца высяленне толькі тых асобаў, якія жывуць у інтэрнатах, што пагражаюць абвалам.

Сярод пераліку падстаў высялення з інтэрнатаў сапраўды ёсць такая, як звальненне работніка па ўласным жаданні без уважлівых прычын. Але пры гэтым, згодна з пунктам 19 паставы Пленуму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ад 28.06.2007 г. № 8 «Аб практыцы прымянення судамі жыллёвага заканадаўства па справах аб скасаванні дагавора найму жыллага памяшкання і высяленні», суд абавязкова правярць уважліва прычыны звальнення па гэтай падставе. Нянаўсць уважлівай прычыны, якая пацягнула звальненне па ўласным жаданні, можа паслужыць падставай для адмовы ў іску аб высяленні з інтэрната.

На працягванні аб высяленні з інтэрнатаў па падставах спынення працоўнага адносінаў распаўсюджваецца трохгадовы тэрмін іскавай даўнасці, які вылічваецца з дня спынення працоўнага адносінаў з асобай, якой гэта жылло памяшканне было дадзена.

Артыкулам 200 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь вызначана, што іскавыя патрабаванні прымаюцца судом да разгляду незалежна ад заканчэння тэрміну іскавай даўнасці. Іскавая даўнасць прымяняецца судом толькі па завява аднаго з бакоў у спрэчцы, зробле-

Кватэрнае пытанне ТОЛЬКІ СУД...

Мы (я, муж, двое дзяцей) жывём у кааператывнай двухпакаўчы. Плачу за яе я. Муж не мае пастаянай працы, п'е, але мы пакуль не разведзеныя. Ці можна хоць неяк прымусяць яго аплачваць камунальныя паслугі і іншае?

Алена К., Гомель.

У адпаведнасці з пунктам 29 палажэння аб арганізацыях забудовшчыкаў (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 студзеня 2008 г. № 43), член арганізацыі забудовшчыкаў (у тым ліку і ЖБК) абавязаны своечасова і ў поўным аб'ёме ўносіць плацяжы, прадугледжаныя заканадаўствам.

Член арганізацыі забудовшчыкаў і поўнагадовы члены яго сям'і, што сумесна з ім пражываюць, нясуць салядарную адказнасць па абавязках, звязаных з карыстаннем і ўтрыманнем жыллага памяшкання, дапаможных памяшканняў жыллага дома і дваровай тэрыторыі (пункт 37 Палажэння).

Поўнагадовыя члены сям'і члена ЖБК, якія пражываюць сумесна з ім у жылым памяшканні, абавязаны ўдзельнічаць у выдатках на ўтрыманне жыллага памяшкання, прадугледжаных заканадаўствам, калі іншае не вызначана пісьмовым пагадненнем (заклучаным паміж членам арганізацыі забудовшчыкаў і членамі яго сям'і, якія сумесна з ім пражываюць) аб парадку карыстання зямельным жылым памяшканнем (пункт 31 Палажэння).

Спрэчкі паміж членам арганізацыі забудовшчыкаў і членамі яго сям'і, якія сумесна з ім пражываюць (у тым ліку і былымі) аб парадку карыстання жылым памяшканнем і памеры ўдзелу ў выдатках на яго ўтрыманне вырашаюцца ў судовым парадку (пункт 39 Палажэння).

Віктар САВІЦКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА									
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, пр. Черняховского, 9									
ККУП «Витебский областной центр маркетинга» проводит повторный аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома									
№ лота	Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка	Целевое назначение	Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений. Ограничения использования земель	Начальная цена (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения	Расходы по подготовке документации, руб.	Расходы, связанные с проведением аукциона, руб.	Дата, время и место проведения аукциона	Окончательный срок приема документов
1	Земельный участок с кадастровым номером 221289503101000017, площадью 0,1947 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Селивовищина	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Инженерные коммуникации отсутствуют. Ограничения: охранная зона линии электропередач напряжением до 1000 В	878 778	87 800 бел. руб. р/с 3600314130016 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300971263, код платежа 04901, получатель платежа Туловский сельский исполнительный комитет	513 717	2 151 588		
2	Земельный участок с кадастровым номером 221288502610000054, площадью 0,1499 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Пуцца	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Наличие централизованного водоснабжения	776 588	77 600 бел. руб. р/с 3600314130016 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300971263, код платежа 04901, получатель платежа Туловский сельский исполнительный комитет	517 192	2 151 588	10.07.2009 г. в 15.00 г. Витебск, пр. Черняховского, 9, ККУП «Витебский областной центр маркетинга»	06.07.2009 г. до 17.30
3	Земельный участок с кадастровым номером 221287013101000076, площадью 0,2494 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Осинька, ул. Селенская, 5	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Коммуникации отсутствуют. Участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта, примыкает к асфальтированному дорогам и улицам	756 406	75 600 бел. руб. р/с 3600314100017 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: Новкинский сельский исполнительный комитет	542 040	2 000 708		
4	Земельный участок с кадастровым номером 221287013101000077, площадью 0,2493 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Осинька, ул. Зелёная, 5	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Коммуникации отсутствуют. Участок находится в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта	687 366	68 700 бел. руб. р/с 3600314100017 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: Новкинский сельский исполнительный комитет	542 040	2 000 708		

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют. Победитель аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка в частную собственность внести плату за земельный участок; возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона и расходы по подготовке документации, необходимой для его проведения; осуществить в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земельного участка государственную регистрацию права собственности на земельный участок; получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный участок не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права собственности на него.

1. Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, пр. Черняховского, 9, ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должны подать заявление об участии в аукционе и подписать соглашение с организатором аукциона. К заявлению прилагается:

- для граждан — копия документа, содержащего идентификационные сведения гражданина;
- для представителей гражданина — нотариально удостоверенная доверенность;
- для представителей или уполномоченных должностных лиц юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии

устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

- заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для земельного участка с наибольшей начальной ценой. Не допускается начало торгов по начальной цене. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднят только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет проданным земельный участок, а участника аукциона — победителем.

3. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра местности земельного участка, выставленного на аукцион.

4. Победитель аукциона обязан оплатить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона вне зависимости от дальнейшей оплаты за земельный участок в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия решения местным исполнительным комитетом. В случае, если Победитель аукциона в установленный срок не внес плату за земельный участок, то внесенный победителем задаток и оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, возврату не подлежат.

5. Контактный тел.: (0212) 47 97 35, e-mail: vcm74@mail.ru, www.vitinvest.biz



Серыя першая. ЗНАЁМСТВА

Газетны серыял «У пошуках Новай зямлі»

Ідэя заняцця агракультурызмам нарадзілася ў іх раніцай у лесе. Канкрэтнае месца невядома, як невядома, што яны і ў якой колькасці лілі напярэдадні. Але гэта быў наш, беларускі лес, яны прачуніліся, вылезлі са сваіх спальнікаў, напэўна, закуралі, трошкі скурчыўшыся ад холаду, аглядзеліся і раптам зразумелі, што гэта — тое, што ім дакладна спадабаецца. Тое, чым яны хацелі б займацца. І не толькі падчас вымушанага, прадрыктаванага крывісам водпуску, як у Пашы, альбо ў выхадныя, як у Лёшы...

«Ешкін кот, — магчыма, скажаў альбо падумаў уголас адзін з іх. — А чаму б такім чынам не зарабляць грошы? Прыводзіць у лес такіх жа маладых хлопцаў і дзяўчат, як мы, вучыць іх ставіць палаткі, раскладваць вогнішчы, паказваць ім прыгожыя мясціны, і тым жыць...»

Прыкладна так. Можна не зусім тры словы былі сказаны, можна не халодная была раніца, а цёплая, можна не куралі яны, а ўжо снедалі, а можа не ў лесе гэта было, а на беразе ракі, гэта не так важна. Галоўнае, менавіта раніцай удалечыні ад горада і людзей двум маладым хлопцам упершыню прыйшла ў галаву думка пра агракультурызм. Потым яны падзіліліся ёй з трэцім сваім сябрам — Косціям. Яму таксама больш за ўсё, напэўна, па спадабаецца росная трава, прасеяная галінамі дрэў святло, і перарозанная крывам птушкі цішыня. Чацвёрты — брат Лёшы, ён у мінуты выхадныя ажаныўся. Рэзчык па дрэве і стаяць, ён, безумоўна, быў бы вельмі патрэбным чалавекам у камандзе, аднак цяпер важна, наколькі ідэя спадабаецца агоняй маладой жонцы. Лёша спадзяецца, што сужэнцаў можа прывабіць магчымасць жыць асобна ад бацькоў, але... Гэта пакуль не факт.

Такім чынам, іх пакуль трое. Яшчэ двое, у тым ліку жанчына, магчыма, далучацца. Ім ад 23 да 30 гадоў. Адзін з іх, Лёша, мае вышэйшую адукацыю — аgramон, скончыў Гродзенскі ўніверсітэт, два гады вучыўся ў аспірантурі. Цяпер працуе ў прыватнай фірме, якая займаецца продажам пестыцыдаў.

Косця КІШКІН два гады вучыўся ў ВУНУ на экалага, не давучыся — захапіўся тэатрам, музыкой. Працаваў на заводзе, потым, каб не губляць год і атрымаць спецыяльнасць, якая звязана з творчасцю, паступіў у каледж швейнай вытворчасці. Дарэчы, ён цудоўна шые мужчынскае адзенне, апрашу ўсіх рознага, іх і сваіх сяброў. У каледжы яны і пазнаёміліся, і пасябравалі з Пашам КУДРЭВІЧАМ, а праз яго — з Лёшам КУРБІТАМ. А потым усе разам улюбліліся ў актыўны турызм, нават зімой хадзілі ў шматдзёныя паходы на Беларусь.

Летась Паша разам з кіраўніком турыстычнага гуртка ў каледжы адправіўся пешушу ў раён Жытоміра. Падчас гэтага паходу нарадзілася яшчэ адно захапленне — скалапазненне. Цяпер Паша паступае ў педагагічны ўніверсітэт на менеджара па турызме. Паша, і Лёша жылі пэўны час за мяжой, валодаючы рознай мовею і англійскай мовай, маюць шмат знаёмых сяброў-аднагодкаў, якіх і мяркуючы запусціць у якасці першых сваіх гасцей, калі распачнуць агракультурызм у Лёшынацэ. У Нарвегіі, Германіі і Польшчы яны ўпершыню ўвучылі агракультурызм. Пра выскі турызм у Беларусі ўяўленне ў іх даволі цымянае. Гэта практычна ўсё, што яны маюць. Трэба яшчэ дадаць, што Косця — карэны мінчанін і гараджанін не ў першым пакаленні. Абодвае агоняе больш жывуць у горадзе. Паша жыве з бацькамі і сам ёй брата ў прыватным сектары Мінска, Лёша — з Гродзеншчыны.

Пагаварыць з журналістам «Звязды», якая піша на тэму агракультурызму, было ідэяй Косці. Аднак журналіст ёсць журналіст,

це: пакуль вы назбіраеце грошы на пакупку дома, пакуль год там пражываеце (калі гэта будзе магчыма), дзеянне ўказа, які забяспечыў ільготы для гэтага віду дзейнасці, скончыцца. Ён разлічаны да канца 2010 года.

— Але ёсць надзея, што тэрмін дзеяння ўказа будзе прадоўжаны, — запярэчыла журналіст. — Пра гэта сёння кажуць у Міністэрстве спорту і турызму.

— Нават калі гэта адбудзецца, усё адно, яны могуць не паспець устаць на ногі. Каб адчуць сябе ўпэўнена, трэба, каб турысты ехалі ў аграздзібу адзін за адным, каб быў паток. А ехаць яны будуць у першую чаргу туды, дзе не толькі прыгожа, але і камфортна, да таго ж — не надта далёка. Да таго ж, каб агракультурызм пачаў прыносіць даход, трэба мець магчымасць прыняць адначасова не менш за 10 чалавек. Калі менш — выдаткі не будуць акупленыя. А каб прыняць такую колькасць, вясковы дом трэба перабудоваць, зрабіць у ім ізаляваныя пакойчыкі, агульную прастороную залу... Не кажучы пра памышканне для гаспадароў, пра лазню, тэрыторыю... На ўсё гэта патрэбныя сродкі. І час. Не кажучы пра сілы.

— Але мы хочам зрабіць стаўку не на карпаратывы, а на актыўны адпачынак, на турыстычныя паходы. Мы разлічваем, што нашымі гасцямі стануць маладыя людзі, якія працуюць з камп'ютарамі і хочуць трошкі размяцці, выйсці з-за стала, убачыць прыроду... — Па спрабаваў абараніць сваю ідэю Паша. — Можна ў нас не адразу з'явіцца камфортыны дом з ляццю гасцявымі пакоямі, але мы пакуль будзем прапаноўваць палаткі, цікавыя маршруты, ішоўку на вогнішчы, расказваць пра тую мясціну, у якой павядзём людзей...

— Ну гэта можа і атрымаецца, — змякчыўся Андрэй Ніжнік. — Але усё адно вам трэба пачынаць ад пошуку месца. Месца — самае галоўнае. Калі лагер з палаткамі, то, зноў жа, за гэта вам шмат не заплаціць, і каб мець даход, вам спатрэбіцца колькасць. А значыць — пляцоўка, дзе палаткі паставіць. Не ў кожнай вёсцы такая пляцоўка знойдзецца. Не ўсёды можна будзе дамовіцца з суседзямі, патрэбны выхад і на лясніцтвы... Вось каб хутар альбо дамова з нейкай турыстычнай базай. Ашчэ адзін варыянт — арэнда ўжо існуючай аграздзібы, на ба-

«У вас нічога не атрымаецца. Цягнік сышоў!»

Гэта першае, што сказаў Андрэй Ніжнік, гаспадар аграздзібы «Зарачаны», што ў Пухавіцкім раёне, Косці, Пашы і Лёшы пры сутрэчы. Скепсіс Андрэя выклікала тое, што ў маладых людзей пакуль няма не толькі дома, у якім яны маглі б прымаць гасцей, але і грошай, каб гэты дом набыць.

— Кроды сёння на развіццё агракультурызму атрымаць ужо не так проста, — паведмітаў Андрэй. — Мала, напрыклад, быць зарэгістраваным ў вёсцы, трэба яшчэ сама мала год у ёй пражыць. Вось і лічы-

зе таго ж хутара. Да мяне з такімі прапановамі звяртаюцца многія фірмы, але я адмаўляю — траву шкада, бо паточучы, і тэрыторыю засмеяць. Ды мне і не выгада. Аднак, безумоўна, ёсць гаспадары, якія пагаджаюцца.

— Мы і хацелі б менавіта хутар, — ажывіўся Аляксей. — Я маю агракультурны адукацыю, можа мы б і фермерствам маглі б паралельна займацца, прасядзіўшы гаспадарку мець... Трусю, напрыклад, разводзіць...

У выніку было вырашана, што хлопцам трэба пазнаёміцца з праграмай адраджэння хутароў. А потым выйсці на мясцовыя ўлады. Але яшчэ да гэтага Паша і Косця адправіліся на фестываль аграздзібы ў вёску Забор'е Расонскага раёна.

— Гэта добра, што ён сказаў: «У вас нічога не атрымаецца!» — пракаментавалі яны сутрэчы з Андрэем Ніжнікам. — Такі халодны душ, думаю, нам на карысць.

«Цягнік не толькі не сышоў. Ён яшчэ і не кранаўся!»

Пра гэта на Заборскім фэсце нашым шукальнікам Новай зямлі скажуць кандыдат эканамічных навук, зямельны кансультант праекта ПРААН «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні» Алег СІВА-ГРАКАУ.

— Аднак нахонт хутара — гэта вы падумайце, бо тут ёсць свае плюсы, але ёсць і мінусы, — дадаў ён. — Можна вяртаць хутары, але гэта вельмі складна, бо такі дом як-нікак пад прыглядом. Што адбываецца з хутарамі? Як толькі яны аказваюцца без гаспадары, іх раскараюць, там амаль нічога не застаецца — толькі ўчастак зямлі. Калі ўлічыць, што грошай у хлопцаў няма, наўрад ці ім такое паддыць.

— Галоўнае глядзець, каб была вада, — заўважыла Валерыя КЛІЦУНОВА, старшыня праўлення ГА «Адпачынак у вёсцы».

На фэсце ёй было некалі, аднак яна паспела даўважыць, што ў Лельчыцкім раёне чацвёрта такіх жа маладых хлопцаў заняліся агракультурызмам і ўжо дасягнулі значных поспехаў, і атрымліваецца ў іх вельмі цікава. Яна запрасіла Косцю, Лёшу і Пашу прыйсці ў аб'яднанне пагаварыць, а таксама ў жніўні прыехаць на фэст у вёску Моталь.

Сёння

Месяц
Апошняя квадра 16 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дзён
Мінск	4:37	21:44	17:07
Віцебск	4:18	21:42	17:24
Магілёў	4:27	21:35	17:08
Гомель	4:33	21:21	16:48
Брэст	4:54	21:58	17:04
Гродна	5:04	21:49	16:45

Імяніны

Пр. Сабор беларускіх святых.
К. Аліны, Альберта, Ігната, Рыгора.

Фота Мары ЖЫЛІНСКАЙ.



Надвор'е на заўтра

Гродна	Мінск	Магілёў	Віцебск
7-9°C	8-10°C	8-10°C	8-10°C

У суботу

Варшава	Кіев	Рыга
28-22°C	18-28°C	15-17°C
Вільнюс	Масква	С.Беларусь
18-18°C	18-18°C	12-15°C

17 чэрвеня

1793 год — пачаў работу Надзвычайны Гродзенскі сейм — апошні сейм Рэчы Паспалітай. Сейм прыняў новую канстытуцыю дзяржавы, адмяніўшы канстытуцыю 3 мая 1791 года, моўчкі прыняў рашэнне аб другім падзеле Рэчы Паспалітай (з-за чаго ўвайшоў у гісторыю як «нмы сейм»). Яго работа працягвалася да 23 лістапада.

1972 год — у атэль «Уотэргейт», дзе размяшчаўся перадыбарны штаб дэмакратычнай партыі ЗША, прабраліся палітычныя праўнікі, якія ўстанавілі падслухоўваючы прыстававанні. Пасля таго, як іх дзеянні былі выкрыты, прэзідэнт-рэспубліканец Ніксан пад парговай імпліменту быў вымушаны пайсці ў адстаўку.

«Сябар — гэта адна душа, якая жыве ў двух целых».
Арыстарх (384—322 да н.э.), старажытнагрэчаскі вучоны і філосаф.

Вяроўка

Вяроўка — рэч, якая вельмі часта выкарыстоўваецца для таго, каб штоці прывязаць і г.д. У той жа час пазней, з развіццём тэхнікі яе вырабу — віцця і пляцення, вяроўка набыла і рытуальныя функцыі.

- Вяроўку ніколі не перадавалі з рук у рукі і не бралі «голымі» рукамі. Неабходна было сказаць, дзе ляжыць ці вісць вяроўка, ці пакласці яе на зямлю, каб той, каму яна была патрэбна, узяў яе сам.
- Каб жыўла, якую куплялі, прылялася ў гаспадарцы, а таксама, каб «прывесці» ў сваю гаспадарку поспех і дабрабыт, пакупнік імкнуўся атрымаць тую вяроўку, на якой прывялі жыўле на продаж.
- Вяроўка заўсёды сімвалізавала сувязь, сямейны саюз. Калі юнак хацеў ажаніцца, яму неабходна было ўзяць у руку вяроўку і пайсці з ёй у храм 6 студзеня. У час набажэнства ён павінен быў вымаўляць імя той дзяўчыны, з якой хацеў ажаніцца. Яго жаданне абавязкова спраўдзіцца.
- Лічылася, што менавіта з дапамогай вяроўкі вядзьмак адбярэць у кароў малако, вяроўкай збіраў расу, каб прынесці шкоду чалавеку і хатняй жывёле.
- У той жа час менавіта вяроўкай перавязвалі жаніха і інвесту перад вянчаннем, абвясцвалі ложак парадзікі і г.д. Часцей за ўсё вяроўка (нітка, посьц) былі чырвонага колеру.
- У кружы, складзеным з вяроўкі, кармілі кур у Сачэльнік і ў дзень святага Ігнація, каб кury не хадзілі па чужых падворках.
- На Масленіцу вяроўкай перавязвалі пладоўныя дрэвы.
- Вяроўку часта выкарыстоўвалі ў народнай магіі, часцей за ўсё на ёй завязвалі вузельчыкі «адсылалі» на іх хваробы, «Замоўленую» вяроўку неслі ў лясны гушчар ці спальнялі на скрыжаванні дарог.
- Асабліва карыснай для здароўя лічылася вяроўка ад званой. Яе часта выкарыстоўвалі як лекавы сродак.
- Каб валасы ў дзяўчат лепей раслі, трэба было напярэдадні Раства пакласці вяроўку на падшукі: «каб каса была даўжэйшай за вяроўку».
- На працэс вырабу вяровак накладалася шмат забаронаў. Напрыклад, нельга віць вяроўкі ў святочныя дні, асабліва на Каляды, а таксама цяжарнай жанчыне, каб дзіця пры родах не было апавіта папаванай.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Амазонкі з «Аховы»

фізічную падрыхтоўку, пры ахове «фізасобы» дзяўчына-целахоўнік не прыцягвае да сябе ўвагу (у адрозненне ад мужчын-целахоўнікаў). Спецыяльная група складаецца з 20 жанчын ва ўзросце ад 25 да 35 гадоў, усе яны з'яўляюцца атэставанымі супрацоўніцамі ўкраінскай службы аховы, кожная другая валодае англійскай мовай. Акрамя таго, на працягу доўгага часу дзяўчаты адпрацоўвалі ўсе неабходныя навыкі для забеспячэння абароны фізічнай асобы. Галоўны «журатар» і выкладчык дзяўчаты Сяргей Саннікаў раскажаў нам, што жанчыны больш цягавітыя, чым мужчыны. «Была, атрымаць траўму, слёзы ляюцца з вачэй, але перацярпяць — і зноў у страі. Я ганаруся сваімі выхаванкамі», — кажа ён.

На прэзентацыі целахоўніцы прадманстравалі сапраўды высокі ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі ў рупкашым баі, стральбе з табельнай зброі, абароне фізічнай асобы, г.зн. суправаджэнне VIP-персон, экстрэмальнае ваджэнне аўтамабіля.

На мерапрыемстве прысутнічалі і прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі краін СНД і Еўрасаюза. Пытанні, якія задавалі начальніку Дэпартаменту дзяржаўнай службы аховы пры МУС Украіны генерал-маёру Віталю Грышчуку, у асноўным датычыліся аплаты працы, дзейнасці дзяўчаты ў вольны ад аховы VIP-персону час, а таксама таго, ці ёсць на сённяшні дзень ўжо на іх заказы? Мы ж задалі пытанне, якое круцілася ў нас у галаве амаль усю дарогу да Кіева: «А для чаго наогул украінскай ахове патрэбныя целахоўніцы?». І атрымалі такі адказ: «Сітуацыя ва Украіне на гэты момант даволі нестабільная, таму мы спрабуем зарабляць грошы і падтрымліваць «над кліента», і самае галоўнае, што мы страемся ісці ў «нагу з часам», а крыву хутчэй».

Зразумела, мець спецыяльнае падраздзяленне жанчын-целахоўніцаў у ахове — гэта незвычайна, цікава і прэстыжна. У прымяненні да нашай краіны, дзе крмінагенная сітуацыя дастаткова спакойная, пакуль так звана «жаноча ахова» не з'явілася запатрабаванай, хоць яе ведць, магчыма, у хуткім часе нам нанясе візіт прэзідэнт Лівіі Кадафі і яму ў асабістую ахову спатрэбіцца выключна дзяўчаты-целахоўніцы.

Юлія АКСЮКІЧ, прэс-афіцэр Дэпартаменту аховы МУС Рэспублікі Беларусь.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИМ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Полное и сокращенное наименование объекта разгосударствления и приватизации, его ведомственная принадлежность	Проектное и научно-исследовательское унитарное предприятие «Гипросвязь» УП «Гипросвязь» Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
Адрес	220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24, комната 219
Вид деятельности объекта разгосударствления и приватизации, укрупненная номенклатура выпускаемой продукции	Услуги по разработке строительных проектов, научно-технические услуги, научно-исследовательские работы.
Положение на рынке	Не занимает доминирующего положения
Планируемые сроки разгосударствления и приватизации	3 квартал 2009 г.
Предполагаемый способ разгосударствления и приватизации данного объекта и его местонахождение	Создание открытого акционерного общества
Орган, осуществляющий разгосударствление и приватизацию данного объекта, и его местонахождение	Минский городской территориальный фонд государственного имущества 220050, г.Минск, пр. Независимости, 8
Численность работающих, чел.	262
Срок предъявления претензий	Месяц со дня опубликования
Предполагаемый размер уставного фонда создаваемого ОАО (начальная цена продажи), рублей.	1 972 916 000
Стоимость основных фондов — всего, рублей	1 664 210 689
Площадь земельного участка, занимаемого объектом, га	нет
Наличие принадлежащих предприятию долей (паев, акций) в активах других предприятий, рублей.	Акции филиала ОАО «БПС-Банк» по г. Минску на сумму 661 руб.
Объекты интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов, руб.	нет
Финансовое состояние объекта, руб.	Балансовая прибыль 795 426 102 Задолженность кредиторская 2 311 929 684 дебиторская 236 971 943

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці

паступіла заява аб аб'яўленні памёрлым грамадзяніна Стрыжыка Мікалая Васільевіча, урэддзца в. Горнакі Гомельскага павета, Магілёўскай вобласці, які пражываў па вул. Савецкай, д. 9, г. Рэчыца Гомельскай вобласці. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Стрыжыка Мікалая Васільевіча, паведаміць іх суду Рэчыцкага раёна на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Утертаныя бланкі строгой отчетности СООО «Белкоопстрах»

— страхавыя сведчальствы па абязальнаму страхаванню грамадзянскай адказнасці ўладальцаў транспартных сродкаў на тэрыторыі РБ серыі АЖ № 5775557, 5775558, 5775559, 5775560

— страхавыя сертыфікаты «зеленая карта» серыі ВУ/12 № 2965239, 2965240; серыі ВУ/12 № 2968241, 2968242, 2968243, 2968244, 2968245

— квитанцыі о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серыі КВ № 4113587, 4113588, 4113589, 4113590

считать недействительными.

Считать недействительным

страховое сведчальства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серыі АЖ № 3605100 СООО «Белкоопстрах» в г. Могилеве в связи с его утерей.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОВСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ПАХАМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧУЗЕНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Тэлефоны: прыёмны — 287 19 19 (гол.рэдакц.); аддзель: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, кюрэнцыйнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 74 13 92, Баранавічах: 47 26 02, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03; прыём рэкламы тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zviazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс 292 04 52.

http://www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў у адпаведнасці з падбор і дакладнасцю фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя са сваім меркаваннем адбірае і публікуе адрасаваныя ёй паведамленні. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

ШАШКІ

Пад рэдакцыяй майстра спорту Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

АПАЗІЦЫЯ 1 НА 1

Нацыянальны майстар спорту Пётр Шклюдэў (Наваполацк) працягвае свой аўтарскі конкурс-8 заданнем № 8:

Белья: a5, a7, e1, f2, f4, f6, g3, g5, h4 (9). Чорныя: b2, b4, c3, c5, d2, d4, d8, e7, h2, h6 (10). Выйгрыш.

У якасці бліца-47/4 ён прапанаваў аналагічную праблему:

Белья: a5, a7, e1, f2, f4, f6, g3, g5, h4, h6 (10). Чорныя: b2, b4, c3, c5, d2, d4, d8, e7, f8, h2 (10). Перамога бэльч.

У абедзвюх камбінатных гульнях заканчваецца папулярная шахматным прыёмам «Апазіцыя».

А ў рамках бліца-48/4 развязаць 100-клетачную дамачную канцоўку прамейстра СССР Леаніда Вітошкіна (Гомель):

Белья: 18, 21, 22, 23, 31, 32, 43, дамка 37 (8). Чорныя: 10, 20, 30, 38, дамка 46 (6). І тут апазіцыя 1 на 1, але ўжо дамак на вайлікай дарозе.

Тэрмін для адказу — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вуліца Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

З ТВОРАСЦІ ЧЭМПІОНА

Пераможцам апошняга чэмпіянату свету па ішоўкі шашкаў,

В сувязі з ошибоўнай інфармацыяй у тэксце аб'яўлення (газета «Звязда» № 103 от 06.06.09 г.) в часті утери полисов ОАСО «Би энд Би иншуренс» серыі НС просім считаць наступнае: страхавыя полісы серыі НС №№0164031—0164034, 0164040 считаць недействительными в сувязі з утерей, страхавыя полісы НС №№0164035—0164039 считаць действующими.

Усміхнёма!

Звычайная нуч. Муж і жонка ў пасцелі, не могуць заснуць: за сцяной надрываецца суседкое дзіця.

Яна: Ты ўсё яшчэ хочаш завесці дзіця?
Ён: Так, я жадаю адпомсціць!..

Сабачы закон: любіць кусацца — любі і тапі насіць!

Сардзінка ўвучыла падлодку і са страху падлянула да маці.
— Не бойся, дачушка, гэта ўсяго толькі блышчэнне людзей.

— Ну і што! Значыць, экалагічна чыстая і без нітрату!

Хакае, не хакае, хакае, не хакае...
— Доктар, пакаціце ў спакоі мае ўшы!

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказначаюцца за змест рэкламы наясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 32.444 Індэкс 63850. Зак. № 3231. Нумар падпісаны ў 19.30.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Будаўнікі пастаеілі ў Александрый драўляныя дамы, якія вырабляе Шклоўскі завод газетнай паперы.



Добрая праца — дастойны заробак

Робочая планёрка ў Круглянскай ПМК-266 адбываецца напачатку 7-й гадзіны раніцы. Улетку, як і штогод, на працу ў будаўнічую арганізацыю актыўна прымаюць школьнікаў і моладзь. Кожны моладзі чалавек, якому споўнілася 15 гадоў, можа атрымаць часовую працу на будаўнічых пляцоўках. Сёлета на падсобныя работы прарваліся і дзятчаты!

— Таму што можна добра заробіць: летась я атрымаў за месяц каля мільёна, — тлумачыць хлопца, які дабраўся з заваяй на працу праз поўную людзей прымёмку.

— Сярэдні заробак для моладзі — 400—600 тысяч рублёў, — удакладняе Мікалай Патрончык. — Я ўжо прыняў на лета каля сотні чалавек і, мяркую, што гэта добра. Маладыя нідзе не боюцца, а працуюць. Безумоўна, будаваць фізічна цяжка. Бацькі распаўваджаюць, што дзеці, калі ўвечары вяртаюцца дадому, спачатку просяцца паспаць, а ўжо потым паесці. Замоўрацца за дзень, але і зярбаюць.

Увогуле сярэдняя заробатная плата па Круглянскай ПМК-266 цяпер складае 1 мільён 230 тысяч рублёў. Будаўнікам звычайна заўраджаюць: грошы як у сталіцы, а жыццё ў сельскай раёне недарогае, ды яшчэ амаль у кожнага сваё падсобнае гаспадарка. Нездарма каля адміністрацыйнага будынка ПМК-266 даводзіцца пашыраць стаянку для асабістых аўтамабіляў, на набываць якіх, дарэчы, арганізацыя дае пазыкі.

Але разам з тым, за ўсе добрасці выпадае напружана працаваць. На ўваходзе ў будынак ПМК ёсць лозунг — не дзялі прыгожых слоў, а для разумення сітуацыі: «Будаўнік, памятай! Залог дастойнага заробку — праца, парадка і дысцыпліна!»

— Будаўнікам заўраджаюць не трэба: гэта пяхельна цяжкая прафесія, — папярэджаюць знаўцы гэтай прафесіі. — Спецызнае, гумавыя боты, кашуля чорная ад поту. Улетку спякота, узімку холадна, і ўсе апады прама на галаву.

У Круглянскай ПМК працоўны дзень летняй гарачай парой доўжыцца 10 гадзін: будаўнік павінен выйсці на пляцоўку а 8-й раніцы і пайсці а 19-й гадзіне ўвечары. Лічы, увесь светлавы дзень. І так 6 дзён на тыдзень: толькі пасля 15 гадзін у суботу будаўнікі маюць права расслабіцца.

На маяіскія святы, калі гуляла ўся краіна, круглянскія будаўнікі працавалі. Дзень адпачынку — хопіць раз на тыдзень. Водпуск — толькі ў халодны сезон, з лістапада па красавік.



Новы гандлёвы цэнтр «Мара» належыць ПМК-266. Цырульнік Святлана СТРЫЖЭВІЧ: «Будаўніцтва абслугоўваем па-за чаргой, і мастэі звычайна бліжэй у ведамасці».

Круглянцы ў шклоўскій Александрый

Аб'ектаў хапае, грошы паяцца, трэба шыраваць. Цяпер круглянскія будаўнікі працуюць у сваім раёне і Шклоўскім, дзе гэтымі днямі яны прыступілі да пабудовы 80-кватэрнага дома.

Вялікі 96-кватэрны дом расце і прама ў цэнтры Магілёва: кажуць, аб'ект вельмі цяжкі, але гэты будынак стане сапраўды ўпрыгажэннем абласнога цэнтры.

— Першы паверх будзе гандлёвы, але ў сувязі з фінансавымі праблемамі доўгі час адмовіліся ад уладзе, — расказаў Мікалай Васільевіч. — Дык я прывёў туды ААТ «Александрыйскае». У іх ёсць малако і мяса. У гаспадары мяркуюць зрабіць каўбасы цэх. Александрыйскія харчы будуць добра набываць.

Увогуле, з Александрыйшчыльна звязана жыццё і праца круглянскіх будаўнікоў. Нездарма яны ласкава называюць яе «нашай карміліцай».

— Калі ў 2005 годзе вырашылі на базе Александрый стварыць вялікі аграпрадукцыйны будынак, калі шыра, бягом пабеглі, — узгадвае Патрончык. — Яе было шмат. Будаўніцтва і рэканструкцыя вытворчых і сацыяльных аб'ектаў: фермы, збожжавы гаспадарка, клуб, ФАП, дзіцячы садок, жыллё. Інвестарам выступілі Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь. Мы выйгралі тэндэр, і нам «нарэзалі» задачу.

Планы былі грандыёзныя, і круглянскія будаўнікі зрабілі ўсё магчымае, каб выканаць іх дастойна, якасна і ў тэрмін.



Штогод круглянскія будаўнікі ўзводзяць жылля дамы ў раённым цэнтры.

ЛАКАМАТЫЎ ЭКАНОМІКІ. Круглянская ПМК-266 будзе Александрыйю

Напрыканцы мая Аляксандр Лукашэнка наведаў Шклоўскі раён і даў высокую ацэнку арганізацыі працы і жыцця людзей ў Александрый. Паводле меркавання кіраўніка краіны, прыклад гэтага аграпрадукцыйнага павінен стаць узорам для ўсіх астатніх: «Вы бачыце, як тут усё прыведзена ў належны парадак, а было ж горш, чым дзе-небудзь. Такой будзе ўся краіна з пункту гледжання вёскі».

Калі хто не ведае: узялі сучасную Александрый будаўнікі з раённага цэнтры Круглае, што ў Магілёўскай вобласці. Круглянская ПМК-266 — адна з самых аўтарытэтных будаўнічых арганізацый у вобласці і ўвогуле ў краіне: важныя аб'екты ў рэгіёне, амаль 1,5 тысячы працоўнікаў, месячны абарот дасягае 10 мільярдаў рублёў.

— Прэзідэнт наведаў у Александрый 7 аб'ектаў, якія мы будавалі, і ўсімі застаўся задаволеным, — з гордасцю кажа Мікалай ПАТРОНЧЫК, які ўзначальвае ПМК. — Гэта вялікая адказнасць — будаваць на радзіме Аляксандра Лукашэнка. І мы спраўляемся.



Мікалай ПАТРОНЧЫК: «Сёння лакаматыў, які пацягне за сабой усю эканоміку, — будаўніцтва жылля. З гэтым ужо вызначыліся ўсюды. Прэзідэнт гэтак жа гаворыць. Гэта ланцуг: каб пабудавач жыццё, патрэбна шмат розных рэчаў — нашых, айчынных. Іх вытворчасць дасць працу і заробак многім людзям».

Не хапае рабочых рук — наймаюць людзей у Талачыне, Оршы, Шклове. З усім не рэдка выпадкі, калі адміністрацыйны апарат арганізацыі адраўляецца на аб'ект рабчы аздабленне: напрыклад, клеіць шпалеры, калі самі рабочыя не паспяваюць здаць у тэрмін аб'ект. Ніхто з кіраўнікоў не адмаўляецца ад такой працы, тым больш што за яе паяццаць штодня дадатковыя грошы.

Александрый кампенсуе ўсе вышкі: у год круглянскія будаўнікі асвойваюць у аграпрадукцыйнага больш за 100 мільярдаў рублёў.

Нагадаем, што ўзровень будаўніцтва і добраўпарадкавання ў Александрый павінен стаць узорам, паводле Аляксандра Лукашэнка, для іншых беларускіх аграпрадукцыйнага.

— Узяць за аснову, але рабчы больш тана, — пацвярджае Мікалай Патрончык. — Ці магчыма такое? Безумоўна, магчыма. Замест замержных тэхналогій і матэрыялаў выкарыстоўваюць свае, айчыныя, якія часта не горшыя за іныя. Якісць ад гэтага не пацярпелі: у нас жа ідзе імпартазамышленне. Добраўпарадкаванне можна зрабіць прасцейшым, але ад гэтага яно не будзе менш прыгожым. А тое, што Александрый стала ўзорам, мне вельмі прыемна.

Сваім александрыйскім вопытам круглянскія будаўнікі гатовыя падзяліцца з усімі калегамі. Круглянская ПМК-266 атрымала пасведчанні аб укараненні сістэмы якасці ISO-9001. За якасць з будаўнікоў патрабуюць строга: калі не адваджае, то перапрацаваць даўдзятца за свой кошт.

Два разы на месяц у Круглянскай ПМК праводзяць дзень якасці. Начальнік, галоўны інжынер і іншы адказныя асобы выяжджаюць на будоўлі з праверкамі. З цягам часу хіба знаходзіцца ўсё меней.

Так што нездарма ў Магілёўскай вобласці з'явілася прафесійная прымаўка: будуй як круглянцы.

— У нас асобы кантроль, і мы навучыліся будаваць лепей і больш якасна, — тлумачыць кіраўнік ПМК-266. — Мы іным разам цагляную кладку перакладаем на тры разы, калі нешта не атрымаўся. Пільнем у якасці! А па-другое, у нас добрая арганізацыя працы, што дае магчымасць рабчы аператыўна, у сістэмна тэрміны. Тут «жывы» канвеер: калі будаўнік не забяспечыў фронт работ, то ён можа і не пачаць працаваць, будзе перакрываць рабчы адзін за адным. У нас такога не здараецца: час — грошы.

Жыццёвае прызначэнне Патрончыка

— Я працую начальнікам ПМК ужо 14 гадоў: час праскочыў, што я і не заўважыў, — прызнаецца Мікалай Васільевіч. — У гэтага чалавека непахісны аўтарытэт сярод падначаленых і калегаў. Абаяльная ўсмешка і талент кантактаваць з людзьмі, з іначай боку — шведка начальніцкая воля і ўпэўненне жаданне зрабіць усё належным чынам. Ён і дэпутат, і славны прадстаўнік свайго раёна, і справядлівы «Патрон» для сваіх работнікаў.

— Можна, усё гэта і не зусім трэба, але я павінен нешта рабчы ў гэтым жыцці, — усміхаецца ён.

Мікалаю Васільевічу 58 гадоў, і ён падкрэслівае, што ўжо з'яўляецца пенсіянерам. Аднак немагчыма ўвільні, што гэты чалавек будзе надымалца а 11-й павольна следзод, потым гушкацца ў гамаку і па-філасофску глядзець удалечыню. Патрончык — чалавек дзей, рабчычым максімістам.

— Так, хачу свой след пакінуць на зямлі, прызнаецца ён. — Я такі чалавек, якому усё мала. Мне хочацца большага і я працую дзеля гэтага.

У історыю свайго раёна кіраўнік Круглянскай ПМК-266 увайшоў трывалю. Ён калісьці прыняў будаўнічую арганізацыю, дзе былі дзве «Каліды» і працавала меней за 150 чалавек. Цяпер працоўнікаў болей і 10 разоў, а тэхнічны парк складаецца са 150 машын, з іх 26 крану і 10 бетоначавозаў.

Яго клікалі на іныя пасады, але ён адмовіўся. Упэўнены: яшчэ шмат чаго не дарабіў на будоўлі. І таму што будаўнік — гэта яго жыццёвае прызначэнне.

Бацькі Мікалая Васільевіча — сельскія педагогі, а ён трапіў у будаўнічы тэхнікум выпадкова. Шчыра кажуць, таму што ён меўся ў Магілёве побач з інстытутам сястры. За сваякую кампанію і па-суседску, але ўрэшце атрымаўся, што малады Патрончык знайшоў свой лёс. Праўда, за апошнія 20 гадоў будаўнічага жыцця ён быў у адпачынку толькі 4 тыдні, але ўсё адно ні пра што не шкадуе.

— Працавіты характар я атрымаў у спадчыну ад бацькі, які 28 гадоў адпрацаваў дырэктарам школы, — расказаў Патрончык. — Штодня ён вёў ў уроку, і яшчэ свая гаспадарка была. Мы, чавёрэ дзяцей, былі побач з ім, і не ведалі, што такое гуляць. Я і цяпер на тыдзень складаю спіс, што трэба дома зрабіць. А праца — гэта ўжо само сабой.

Самае важнае — жыллё

Нахай не крыўдуюць круглянцы за такую шырасць, але праўду кажуць, што яшчэ 15 гадоў таму па райцэнтры куры бегалі. Сёння гэта — невялікі, прыгожы, чысты, па-еўрапейску камфортны гарадок. Каб дасягнуць такога ўзроўню, давялося працаваць і мясцовай вертыкалі, і Круглым.

Па-першае, у Круглым узводзіцца шмат жылля: штогод у райцэнтры здавалі па 40 кватэраў, а сёлета — ужо 60.

— А па-другое, нашы грошы і праца ўкладзены ва ўсё тут, — дадае Мікалай Патрончык. — Таму што 75 % мясцовага бюджэту — гэта нашы падаткі. Летась усё віды падаткаў мы аддалі 14,5 мільярда рублёў, сёлета будзе яшчэ болей.

Аднак самім будаўнікам, лічаць у ПМК, не выпадае скардзіцца на крызіс. «Сорамна будаўніку быць у крызісе», — перакананы Патрончык.

І яшчэ адна цытата ад начальніка ПМК-266: «Наш лёс у нашых руках». Кемілівы круглянцы маюць моцнага інвестара ў Александрый, шукаюць іныя забяспечаныя грашмыя аб'екты і спадзяюцца на запал трываласці арганізацыі, закладзены ў ранейшыя гады.

І самае галоўнае, кіраўніцтва краіны асабліва ўвагу надае будаўніцтву жылля, мяркую павялічыць удава планы ў гэтай галіне. Гэта значыць, што ў будаўнікоў будучы фронт работ і грошы, і не толькі ў іх.



Гордасць гандлёвай сістэмы будаўнікоў — цэнтр «Гаспадар», любімае месца для шопінгу і адпачынку жыхароў Круглае. Прадавец кветак Алена МЕЛЬНІКАВА. Прадавец «Аўтамаркет» Анастасія ШЭРАШАЎ дэманструе скутар, які будаўнікі могуць узяць у крэдыт. А ўсе запчасткі да аўтамабіляў — у лік заробку.

У новай вялікай изблевай краме «Гаспадар» — выдатны выбар мэблі вытворцаў з усёй Беларусі.



— Сёння лакаматыў, які пацягне за сабой усю эканоміку, — гэта будаўніцтва жылля, — кажа Мікалай Патрончык. — З гэтым ужо вызначыліся і ў Беларусі, і ў Расіі, і на Захадзе. І прэзідэнт гэтак жа гаворыць. Гэта нібыта ланцуг: каб пабудавач жыццё, патрэбна шмат розных рэчаў — нашых, айчынных. Іх вытворчасць дасць працу і заробак многім людзям.

«Мара» ў дапамогу

Круглянская ПМК-266 — славуцасць раёна і, так бы мовіць, цэлая імперыя. Там створана усё для зручнага жыцця будаўнікоў. Апырчыцца на справе падтрымкі сваіх работнікаў, і адначасова, сродкам зарабіць дадатковыя грошы стала гандлёвая сетка будаўнічых арганізацый. Не, гэта не маленькія крамы са стандартным наборам харчоў. Гэта сучасныя і ўтульныя гандлёвыя цэнтры.



Інструктар па спорце Алег МІГАЛЬ у прамаўляючым зале для будаўнікоў, змечанай ў офісным будынку Круглянскай ПМК: «У нас пра здароўе лад жыцця аб'яоць не на словах, а на справе».

Радасць для аўтааматараў Круглянскага і суседняга раёнаў — вялікая крама «Аўтамаркет». Работы ПМК-266 можа ўзяць тут і зачэпкі ў лік заробку, і набыць, напрыклад, скутар за 3,5 мільёна рублёў у крэдыт. Калі патрэбна тавару няма, то яго можна замовіць і атрымаць праз некалькі дзён. Прадавец Анастасія Шэрашаў расказаў, што раней быў прадпрыемальнікам, а цяпер вырашыў скарыстаць свой вопыт гандлю запчасткамі ва ўпльвовай арганізацыі раёна.

Побач харчовае крама, якая проста збівае з ног насытага чалавека пахам вэнджанага прысмакаў вядучых беларускіх вытворцаў. Але вялікай папулярнасцю таксама карыстаецца свежае мяса, якое прывозіцца ў Круглае з ААТ «Александрыйскае». Сувязі са знакамітай шклоўскай гаспадаркай будаўнікі скарыстаюцца ў і сваёй гандлёвай справе. Цяпер з упаснага мясновага цэха ў краму паступае свежы разруб і падрыхтаванае мяса для розных страў, у тым ліку і актуальнае ад іных жыхароў райцэнтры, супрацоўнікі ПМК могуць узяць любы тавар у кошт свайго будучага заробку па прынцыпе: любы тавар за вашу працу.

— Мы ўсё добрае робім для людзей і для нашага раёна, — кажа Мікалай Патрончык. — Мы ствараем людзям нармальныя ўмовы, каб яны працавалі і ні пра што не клапаціліся. Тым болей, што папова нашых рабочых — гэта моладзь. Мы і агародны апрацуем, і ўмовы для адпачынку створым.

Сацыяльная падтрымка асабліва адчуваецца, калі ў будаўнічых арганізацыях прыяз-



Гасцініца ў аграпрадукцыйнага Александрый: усё для камфорту турыстаў і спартсменаў.

цякую муж і жонка, а некаторыя і дзяцей прыводзяць уладкоўвацца на працу.

— Кожная сям'я на нараджэнне дзіцяці атрымае ад арганізацыі 5 базавых велічынь: летась такой дапамогі нашым маладым сям'ям мы выдалілі 6 мільёнаў рублёў, — расказаў старшыня прафкома Фёдар Лапо. — Пляцім грошы таксама на юбілей, іныя радасныя і, прабачце, сумныя падзеі ў жыцці нашых работнікаў.

«Мара» наведлі сёлета дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, удзельнікі рэспубліканскага семінара «Маладзевая палтыка ў Рэспубліцы Беларусь». Гэта якрз датычыцца Круглянскай ПМК, дзе болей за папаву працоўнікаў — маладыя людзі.

У цэнтры размясціліся не толькі крамы, але таксама кафетэрыя, цырульня і майстарыня, дзе будуюць спэцызнае. У цырульні, дарэчы, шмат і іх семі абслугоўваюцца па-за чаргой, а за стрыжку трэба

дзяць сюды па адзенне, таму што разнастайнасць беларускіх фірмаў і іх тавараў проста ўражае!

— Ды і цэны пакідаюць прыемнае ўражанне, ці не так? — усміхаецца прадавец. — У нас тут расінае капі прывязджаюць, то купляюць усё. Беларускі тавар добры і цаной, і якасцю.

— Нашы крамы на 90 % гандлююць айчынай прадукцыяй, — ганарыцца Фёдар Лапо. — Харчы і прамысловыя тавары мы прывозім з усёй краіны. Усе вядомыя беларускія брэндзі прадстаўлены ў нас: «Марка», «Світанак», «Славянск», «Мілавіца» і гэтак далей. І, безумоўна, усё тавары карыстаюцца попытам. У маі таваразварот нашай гандлёвай сеткі склаў каля мільярда рублёў.

Фёдар Фёдаравіч — інжынер па тэхніцы бясекі і старшыня назіральнага савета па гандлі, і гэта ён пільна сочыць за якасцю, культурай і акуртацыяй у



Маладыя людзі, якія прыходзяць у ПМК на працу ў тым ліку і з біржы, становяцца вучнямі вопытных будаўнікоў. Разам з майстарствам павялічваецца разрад, заробак і пастада.

— Аляксандр Лапацэнтаў прыйшоў са школы звычайным вучнем, і за два гады вырас да прабы, — тлумачыць магчымаму кар'ераму росту Мікалай Патрончык. — У мяне сёння такая тэндэнцыя: найперш дэзавяляюцца тавары. Таму дарадца, што работнікі з вышэйшай адукацыяй бярвены носяць, а людзі з сярэдняй школьнай адукацыяй ці з вучылішчам за плячыма становяцца прабымі і старшымі прабымі. Быў нават прыклад, калі я развітаўся з майстарам, каб ён з чырвоным дыпломам скончыў універсітэт: ён з'яўляўся падкаваны, але на практыцы — прабыма. Увогуле калі чалавек адпрацаваў на будоўлі дзясятка і болей гадоў, то ён ужо атрымаў вышэйшую практычную і жыццёвую адукацыю.

У перспектыве — вялікая праца і павага грамадства

Перспектывы ў Круглянскай ПМК добрыя і планы вялікія. У найбліжэйшыя два гады толькі на Шклоўшчыне трэба будаваць яшчэ 5 малочна-тварных комплексаў а яшчэ і вялікую птушкарфабрыку Жыллё і шматпавярховыя ў гарадах, і катэдры ў вёсках. Каб толькі свечасова паілі за працу!

— Сёння самае галоўнае — забяспечыць чалавека працай і даць яму добры заробак, — упэўнены Мікалай Патрончык. — Тады ён будзе жыць прыгожа, абудзецца і апрагнацца, вывучыць сваё дзяццё і шчыра аддаць. Для ўсяго гэтага патрэбны грошы, якія можна заробіць сваёй працай.

— У плане ПМК-266 — развіццая далей і адпаведнасці з патрэбамі грамадства. Сёння круглянцы выкарыстоўваюць сучасныя будаўнічыя тэхналогіі, у тым ліку і маналітна-будаўнічыя. Сучасны будаўнічы матэрыялы — абаяжанае справа. Напрыклад, у Круглым цяпер аддаюць перавагу андуліну: сучасныя крывельныя матэрыялы, лячэчышы за шыфэр і больш здаровы з пункту гледжання рачываў, з якіх ён вырабляецца.

Да канца гэтага года Мікалай Патрончык абяцае мадэрнізаваць бетоначна-раштатчыны вузел. Гэта будзе каштаваць невялікіх грошай, але кіраваць працэсам пачне каміт'ю, і вытворчасць бетону будзе поўнасцю аўтаматызавана.

— Сваім работнікам, калегам, усім будаўнікам жадаю, каб у нас было паболей заказаў, былі добрыя заробкі, і каб нас, будаўнікоў, яшчэ больш шанавалі ў грамадстве, — падсумаваў Мікалай Патрончык. — Я змагаюся, каб павялічылі нашу будаўнічую арганізацыю і сваёй дамоў.

Матэрыял падрыхтавалі Ілона ІВАНОВА, Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ, Аляксандр РЫБАКОЎ.

Лепшыя людзі ПМК

У чым сакрэт паспяховасці круглянскай будаўнічай арганізацыі?

— Мне падаецца, што вялікае значэнне мае механізацыя працы, што дае ў высокія тэмпы работ, — пералічвае Фёдар



ПМК-266 зрабіла ўзорны капітальны рамонт у тэрапейтычным аддзяленні Круглянскай цэнтральнай раённай бальніцы...



...і пабудавала ў ААТ «Александрыйскае» малочна-тварную ферму.



Лапо. — Па-другое, у нас ніколі не ўзнікае праблемы з матэрыяламі: арганізацыя працы на ўзроўні. І, нарэшце, у нас дружны калектыв!

Спартыўныя кубкі выстаўлены ў вітрыне: здобыты фізічна моцных маладых будаўнікоў уражваюць. У былой актывай зале адміністрацыйнага будынка зрабілі фізкультурны цэнтр. Там усталявалі тренажоры, вібрамасажор, біярыд і сталы для настольнага тэніса. Усім гэтым моцна карыстацца абсалютна бясплатна, пад наглядам інструктара па спорце Алег Мігаль.

— У нас пра здароўе лад жыцця даюць не на словах, а на справе, — упэўнены Алег. — Футбольныя і валебольныя каманды два разы на тыдзень на дзве гадзіны вяртаюцца з працы раней, каб траніравацца і потым паказаць добрыя вынікі.

Прапаўна назваць лепшых працоўнікаў Круглянскай ПМК-266 паставіла яе кіраўнік у тупік: «У нас усё добрыя людзі і працуюць дастойна: адзін у полі не воін». Аднак ўрэшце атрымаўся спіс людзей, якім трэба выказаць падзяку праз газету. Гэта наменскі галоўнага інжынера Уладзімір Патрончык Ленчык, старшыня прафкома Фёдар Фёдаравіч Лапо, намеснік начальніка планова-эканамічнага аддзела Аля Мікалаевы Чмурак, галоўны энергетык Валерый Мікалаевы Маклак, старшы прабы Сяргей Геннадзевіч Гарцуеў, прабы Аляксандр Мікалаевы Лапацэнтаў, старшы прабы Алег Геннадзевіч Котал, бригадзіры комплексных брыгад Іван Уладзіміравы Іванюк, Юрый Эдуардавіч Барышаў і Міхаіл Васільевы Шыбалка і многія іныя.

Маладыя людзі, якія прыходзяць у ПМК на працу ў тым ліку і з біржы, становяцца вучнямі вопытных будаўнікоў. Разам з майстарствам павялічваецца разрад, заробак і пастада.

— Аляксандр Лапацэнтаў прыйшоў са школы звычайным вучнем, і за два гады вырас да прабы, — тлумачыць магчымаму кар'ераму росту Мікалай Патрончык. — У мяне сёння такая тэндэнцыя: найперш дэзавяляюцца тавары. Таму дарадца, што работнікі з вышэйшай адукацыяй бярвены носяць, а людзі з сярэдняй школьнай адукацыяй ці з вучылішчам за плячыма становяцца прабымі і старшымі прабымі. Быў нават прыклад, калі я развітаўся з майстарам, каб ён з чырвоным дыпломам скончыў універсітэт: ён з'яўляўся падкаваны, але на практыцы — прабыма. Увогуле калі чалавек адпрацаваў на будоўлі дзясятка і болей гадоў, то ён ужо атрымаў вышэйшую практычную і жыццёвую адукацыю.

— Аляксандр Лапацэнтаў прыйшоў са школы звычайным вучнем, і за два гады вырас да прабы, — тлумачыць магчы